КНЯЗІ ДРУЦКІЯ-ЛЮБЯЦКІЯ: ТРАГЕДЫЯ РОДУ **8**

ХТО СПЯВАЕ ПЕСНЮ ГОДА? **13**

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

21 СТУДЗЕНЯ 2020 г. АЎТОРАК № 12 (29126)

ЦЫТАТА ДНЯ

Анатоль ШАГУН, начальнік упраўлення па каардынацыі дзейнасці ў сферы абыходжання з другаснымі матэрыяльнымі рэсурсамі ГУ «Аператар другасных матэрыяльных рэсурсаў»:

«Дэпазітна-закладная сістэма дазволіць павялічыць аб'ём тары, якая збіраецца ў Беларусі, як мінімум у 2 разы. Мы плануем, што яна дасць не менш за 80 % звароту. Хоць, напрыклад, вопыт Літвы, дзе ў 2016 годзе сістэма была ўкаранёная, паказаў па мінулым годзе ўзровень вяртання ўпакоўкі 92—93 %. У цэлым гэтая сістэма будзе ўяўляць сабой нешта падобнае да таго, што было ў Савецкім Саюзе, калі збіралі шкляную шматабаротную тару: чалавек, купляючы напой, пакідае заклад; вяртаючы бутэльку, ён вяртае гэты заклад. Такім чынам, заклад на кошт тавару не ўплывае, чалавек нічога не губляе. Але гэтая сістэма стымулюе не выкінуць бутэльку, а здаць у месцах продажу і такім чынам павялічыць узровень выкарыстання гэтай тары».

ФОРМУЛА ПОСПЕХУ



Фота БелТА.

На XVI Міжнароднай Жаўтыкаўскай алімпіядзе ў Алматы, якая праводзіцца ў пачатку года ў гонар вядомага казахстанскага акадэміка, вучонага-матэматыка Арымбека Жаўтыкава для юных матэматыкаў і фізікаў, віцебскія школьнікі заваявалі сем медалёў. Канкурэнцыя была сур'ёзная — у спаборніцтве ўзялі ўдзел 622 старшакласнікі ў складзе 84 камандаў з 20 краін. Тым не менш віцябляне павезлі з сабой «золата», «серабро» і пяць «бронзаў». Канстанцін СЯГОДНІК стаў уладальнікам «серабра» шмат у чым дзякуючы свайму выкладчыку матэматыкі Міхаілу ВОЛКАВУ.

КОРАТКА

- **Мінская міжнародная кніжная выстаўка-кірмаш пройдзе 5—9 лютага.**
- Старшыня Мінаблвыканкама Аляксандр Турчын даручыў старшыням райвыканкамаў сталічнага рэгіёна на працягу года давесці да сярэднеабласнога ўзроўню па адной праблемнай гаспадарцы ў раёне.
- **Лагойск і Сілічы ўвайшлі ў топ-10 найлепшых гарналыжных курортаў СНД.**
- Грузаперавозкі паміж Беларуссю і Малдовай са студзеня ажыццяўляюцца без дазволаў.

ISSN 1990 - 763X

Камунальныя стасункі

ЖЫРОЎКА ТАННЕЕ, ЖЫЛЛЁ — ДАРАЖЭЭ

Як знайсці залатую сярэдзіну паміж камфортам і эканоміяй

Энергаэфектыўная мадэрнізацыя шматкватэрных дамоў паляпшае іх мікраклімат, спрыяе большай экалагічнасці асяроддзя праз скарачэнне парніковых выкідаў у атмасферу і — самае галоўнае для жыхароў — дапамагае эканоміць камунальныя плацяжы ў далейшым, запэўніваюць камунальнікі. Аднак уласнікі пакуль дбаюць больш пра павышэнне камфорту, а ніяк не пра эканомію, таму навуцы дамаўлення і разумення ўсім нам яшчэ давядзецца вучыцца.

СТАР. 4

Фота Ірыны СІДАРОК.

Па палічках

Мінпрацы — пра зарплаты бюджэтнікаў

Спецыялісты Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ў анлайн-рэжыме адказалі на некаторыя пытанні, звязаныя са змяненнем умоў аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый з 1 студзеня 2020 года

?

— Ці ўключаюцца ў стаж працы ў бюджэтнай арганізацыі з 1 студзеня 2020 года наступныя перыяды: ваенная служба па прызыве; ваенная служба па кантракце; перыяд вучобы ў ваенных навучальных установах Беларусі; работа (служба) у Дэпартаменце аховы МУС Беларусі; работа (служба) у ДАІ УУС Беларусі?

**Ірына Шэлег,
кансультант упраўлення аплаты працы ў бюджэтнай сферы:**

— З 1 студзеня 2020 года парадак выплаты надбаўкі за стаж працы ў бюджэтных арганізацыях вызначаны пунктамі 4-12 Інструкцыі аб памерах і парадку ажыццяўлення стымулюючых (акрамя прэмій) і кампенсавальных выплат, прадугледжаных заканадаўчымі актамі і пастановамі Саўміна (Інструкцыя зацверджана пастановай Мінпрацы і сацабароны ад 3 красавіка 2019 года № 13). У ёй прадугледжана, што ў стаж працы ў бюджэтных арганізацыях залічваюцца перыяды ваеннай службы (службы) ва Узброеных Сілах, іншых войсках, воінскіх фарміраваннях і ваенізаваных арганізацыях Беларусі.

СТАР. 7

З першых вуснаў

«НАМ ВЕЛЬМІ ВАЖНА ЗАРАЗ ПАДНЯЦЬ ЗНАЧНАСЦЬ ВОЙСКАЎ»

Прэзідэнт прыняў рашэнне аб прызначэнні трох кіраўнікоў сілавога блока краіны

На пасаду дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі Беларусі прызначаны генерал-лейтэнант Андрэй Раўкоў, які з восені 2014 года ўзначальваў Міністэрства абароны краіны. На пасаду міністра абароны прызначаны генерал-маёр Віктар Хрэнін, які з 2015 года кіраваў войскамі Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сіл Беларусі. На пасаду першага намесніка міністра абароны, начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сіл прызначаны генерал-маёр Аляксандр Вальфовіч, які з 2018 года быў першым намеснікам начальніка Генштаба.

«Нам вельмі важна зараз падняць значнасць войскаў», — звярнуўся Прэзідэнт да новапрызначанага міністра абароны. Ён адзначыў, што Віктар Хрэнін і Аляксандр Вальфовіч — людзі падрыхтаваныя, якія прайшлі ў нечым падобны шлях у сваёй ваеннай кар'еры.

«Я заўсёды ўнікліва гляджу, ці былі «на зямлі», там, унізе. Яны і ўзводамі камандавалі, і ротамі, і батальёнамі, гэта значыць, яны ведаюць жыццё арміі не па чутках. Гэта вельмі важна, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Думаю, што знойдуць узаемапаразуменне ў арміі, інакш і быць не можа».

Прэзідэнт дадаў, што пра Аляксандра Вальфовіча кажуць як пра добрага практыка.

«Я не саспеў для таго, каб рэфармаваць армію такім чынам, каб міністр абароны валодаў прадстаўнічымі функцыямі, а начальнік штаба быў фактычным кіраўніком арміі. Думаю, адзінаначалле для нас нармальнае, у нас кампактная, не такая вялікая і не малая армія, таму нам не трэба ламаць тут структуру кіравання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Фота БелТА.

Што датычыцца прызначэння Андрэя Раўкова, Прэзідэнт пракаментаваў: «Дзяржсакратарыят — гэта орган, які дапамагае Прэзідэнту працаваць з сілавым блокам, тым не менш з прычыны практыкі, якая склалася, дзяржсакратар валодае вельмі вялікімі паўнамоцтвамі і мае вялікі дыяпазон самастойнасці. Таму гэта вельмі важная сфера».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ўсе новапрызначаныя кіраўнікі — людзі, якія любяць Беларусь і не ўяўляюць свайго жыцця без яе. «Думаю, у нас агульныя мэты, агульныя задачы, і мы вымушаныя будзем іх вырашаць», — рэзюмаваў ён.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

❍ У ТЭМУ

Новы міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін паведаміў журналістам, што кіраўнік дзяржавы паставіў перад ім дакладныя задачы.

«Асноўнае, вядома, — людзі: захаванне кадравага патэнцыялу, навучанне асабовага складу таму, што неабходна на вайне, — сказаў ён. — Таксама Прэзідэнт паставіў задачу: утрыманне і эксплуатацыя тэхнікі, якая ёсць на ўзбраенні, каб яна была гатова да выкарыстання».

Міністр абароны падкрэсліў, што пры наяўнасці людзей, якія ведаюць, што і як рабіць, і пры наяўнасці ўсёй патрэбнай тэхнікі ў належным стане ніякая знешняя пагроза для нашай краіны не страшная.

«Сёння Узброеныя Сілы Беларусі адпавядаюць усім патрабаванням, якія ім прад'яўляе і кіраўнік дзяржавы, і народ», — упэўнены новапрызначаны міністр.

Для ўваходжання Віктара Хрэніна на новую пасаду будзе складзены адпаведны план. «У першую чаргу я буду працаваць з людзьмі, — мяркуе ён. — Сёння ў грамадстве вялікі запыт на справядлівасць і сумленнасць. Адпаведным чынам і будзе пабудавана работа».

«Прафсаюзы павінны ганарыцца той роллю, якую адыгрываюць у сучасным грамадстве»

Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з прафсаюзным лідарам краіны абмеркаваў падрыхтоўку да VIII з'езда ФПБ і іншыя актуальныя пытанні ў сферы аховы правоў працоўных.

ЯДРО ГРАМАДСТВА

Кіраўнік дзяржавы перш за ўсё выказаў старшыні Федэрацыі прафсаюзаў Міхаілу Орду і праз яго — усім прафсаюзам падзяку за актыўную пазіцыю падчас сёлетніх выбараў.

«Вельмі шмат залежала ад арганізаванасці правядзення гэтай кампаніі, і прафсаюзы зрабілі годны ўнёсак у яе, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — ***Вельмі спадзяюся, што і надалей наша, калі можна так сказаць, асноўная партыя, самая буйная і магутная, аснову якой складаюць людзі, якія працуюць, а не займаюцца палітыканствам і хаджэннем па чыстых і ўтульных мінскіх вуліцах, будзе браць актыўны ўдзел у значных грамадска-палітычных падзеях краіны»***.

Другое пытанне, якое абмяркоўвалася на сустрэчы ў Палацы Незалежнасці, — VIII з'езд Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Ён адбудзецца сёлета 27—28 лютага. З'езд павінен прайсці годна і прыгожа, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка і паабяцаў узяць у ім удзел.

«У палітычна важны перыяд — прэзідэнцкія выбары, Усебеларускі народны сход, які выпрацуе стратэгію на перспектыву, — прафсаюзы павінны выканаць значную ролю, — падкрэсліў Прэзідэнт. — Таму з'езд мае вялікае значэнне».

Пры гэтым некаторыя могуць нават пасля гэтай сустрэчы ў Палацы Незалежнасці пачаць вінаваціць прафсаюзы «ў тым, што яны сталі ледзь не партыяй і выконваюць ледзь не галоўную ролю ў палітычным працэсе», папярэдзіў Аляксандр Лукашэнка. Лідару прафсаюзаў не варта звяртаць на такія абвінавачванні занадта шмат увагі, лічыць ён: галоўнае, каб прафсаюзы ганарыліся той роллю, якую яны адыгрываюць у беларускім сучасным грамадстве.

«Няпросты час, людзі розныя, нехта будзе пляткарыць з гэтай нагоды, але ўсе павінны разумець: не дай бог, нейкія цяжкія часы — нам спатрэбяцца і прафсаюзы, і наша маладзёжная арганізацыя, усе арганізацыі будуць задзейнічаныя, таму мы арыентуемся стратэгічна і выбудоўваем сваё жыццё», — растлумачыў кіраўнік дзяржавы сваю пазіцыю.

ЗАКОН НА БАКУ ПРАЦАЎНІКОЎ

Міхаіл Орда, у сваю чаргу, падзякаваў Аляксандру Лукашэнку за падтрымку найбольш важных пытанняў, якія прафсаюзы ініцыююць.

«Для нас вельмі важна ваша разуменне нашых прапаноў, — сказаў прафсаюзны лідар. — У першую чаргу я хацеў бы падзякаваць вам за падтрымку нашых ініцыятыў па ўмацаванні гарантый працоўных у Працоўным кодэксе».

Летась Федэрацыя прафсаюзаў выступіла адным з распрацоўшчыкаў карэкціровак у Працоўны кодэкс. Менавіта з яе ініцыятывы замацаваная норма пра гарантыі занятасці добрасумленным работнікам.

Міхаіл Орда праінфармаваў кіраўніка краіны аб пашырэнні практыкі прававой інспекцыі прафсаюзаў, мэта якой — абарона законных правоў працоўных. З 2015 года па патрабаванні прафсаюзаў работнікам было вернута каля 20 мільёнаў рублёў незаконна ўтрыманых або нявыплачаных грашовых сум. Пры непасрэдным удзеле прафсаюзаў аднаўлена на рабоце 418 чалавек. У 2019 годзе ў 120 выпадках прафсаюзы прадстаўлялі ў судах інтарэсы сваіх членаў.

У краіне дзейнічае прафсаюзная юрыдычная служба, якая дапамагае рыхтаваць іскавыя заявы ў суды, звароты ў камісіі па працоўных спрэчках і іншыя працэсуальныя дакументы.

Апошнія гады па краіне праводзяцца прафсаюзныя прыёмы грамадзян, на якіх ёсць магчымасць усім ахвотным атрымаць кансультацыю і прававую дапамогу па пытаннях працоўнага заканадаўства.

ПРАВА НА АБАРОНУ

«Прэзідэнт спытаў, як ідзе стварэнне прафсаюзных арганізацый там, дзе іх няма, — паведаміў пасля сустрэчы журналістам Міхаіл Орда. — ***Нязменнае патрабаванне кіраўніка дзяржавы: там, дзе ёсць працоўныя адносіны, павінен быць прафсаюз для абароны законных правоў людзей».***

За апошнія пяць гадоў галіновымі прафсаюзамі створана 4200 новых пярвічак, 75 % з якіх — у арганізацыях прыватнай формы ўласнасці.

На сустрэчы з Прэзідэнтам было таксама абмеркавана пытанне па выплаце заробкаў на прадпрыемствах-банкрутах.

«Часта, калі няма крыніц пагашэння запазычанасці па заробках, церпяць работнікі, і наша прапанова — кампенсаваць трохмесячную страту заробку (механізм ёсць) і пералічыць страхавыя выплаты. Сёння запазычанасць прадпрыемстваў-банкрутаў па заробку і па адлічэннях у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва складае каля 30 мільёнаў. Страхавыя выплаты — гэта пенсійны стаж, і людзі могуць не далічыцца ў будучыні пенсіі, якую зараблі», — растлумачыў журналістам Міхаіл Орда.

У 2017 годзе Федэрацыя прафсаюзаў выступіла з ініцыятывай стварэння механізма кампенсацыі страчанага заробку работнікам прадпрыемстваў-банкрутаў. Летась Мінэканомікі і Мінфін распрацавалі канцэпцыю абавязковага страхавання ад нявыплаты заробку пры банкруцтве. Канцэпцыя прадугледжвае адлічэнне ў Белдзяржстрах 0,04 % ад фонду заробку тымі арганізацыямі, якія тэарэтычна могуць стаць банкрутамі. З гэтага фонду потым будзе выплачвацца страчаны заробак за тры месяцы.

ФПБ прапануе падтрымаць рэалізацыю гэтай ініцыятывы і вызначыць сціслыя тэрміны падрыхтоўкі і прыняцця адпаведнага праекта нарматыўнага прававога акта.

У размове з кіраўніком дзяржавы таксама падымаліся пытанні па ахове працы, захаванні тэхнікі бяспекі. «Летась адбыўся рост траўматызму, павялічылася колькасць загінулых на вытворчасці, — пракаментаваў журналістам гэты аспект старшыня Федэрацыі. — Мы з Мінпрацы і Генеральнай пракуратурай вызначыліся па гэтай рабоце і лічым, што неабходна павышаць адказнасць і наймальнікаў, і работнікаў».

Міхаіл Орда таксама праінфармаваў Прэзідэнта пра стан спраў на прадпрыемствах «Строммашына» і «Брэсцкі электралямпавы завод» і ўнёс прапановы па паляпшэнні іх працы.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА

На саміце па Лівіі ўзгоднена зброевае эмбарга

Удзельнікі канферэнцыі па мірным урэгуляванні ў Лівіі, якая прайшла ў Берліне, дамовіліся прытрымлівацца эмбарга на пастаўкі зброі ў краіну і больш не аказваць ваенную дапамогу розным групам, якія ўдзельнічаюць у канфлікце. Хоць у берлінскім саміце бралі ўдзел лідары двух асноўных лівійскіх варагуючых бакоў — прэм'ер-міністр прызнанага ААН урада краіны Файез ас-Сарадж і фельдмаршал Халіфа Хафтар — на асабістую сустрэчу паміж сабой яны так і не пагадзіліся. У канферэнцыі таксама ўдзельнічалі кіраўнікі Расіі, Францыі, Брытаніі і Турцыі. Па словах канцлера Германіі Ангелы Меркель, удзельнікі саміту дамовіліся, што перамір'е, усталяванае ў Трыпалі на працягу апошняга тыдня, павінна стаць пастаянным, бо гэта неабходна для працягу палітычнага працэсу. За выкананнем перамір'я будзе сачыць адмысловы камітэт, у які ўвойдуць па пяць ваенных прадстаўнікоў ад кожнага з супрацьлеглых бакоў. Кіраўнік МЗС Расіі Сяргей Лаўроў пры гэтым прызнаў, што лівійскія групоўкі пакуль далёкія ад згоды.

У ЗША мяркуюць спыніць «радзільны турызм»

Улады ЗША мяркуюць дамагчыся таго, каб замежнікі не маглі скарыстацца нормай, прадугледжанай 14-й папраўкай Канстытуцыі: згодна з ёй любы чалавек, які нарадзіўся на тэрыторыі краіны, атрымлівае яе грамадзянства. Міграцыйная статыстыка кожны год налічвае прыкладна 33 тысячы дзяцей, народжаных у рамках гэтай практыкі. Большасць цяжарных «турыстак» прыязджаюць з Кітая, Расіі і Нігерыі. Згодна з папраўкамі, Дзярждэп ЗША зможа адмаўляць у рабочых і турыстычных візах тым, каго западозраць у «радзільным турызме». Аднак пакуль незразумела, што менавіта будзе служыць падставай для такіх падазрэнняў — цяжарнасць жанчыны або яе грамадзянства.

На Аўстралію абрынуўся град памерам з мяч для гольфа

Прыродныя анамаліі працягваюць атакаваць Аўстралію, паведаміў мясцовы тэлеканал 7News. Усё пачалося з пажараў, потым на краіну абрынуліся моцныя залевы і пачалася паводка. Цяпер на паўднёвым усходзе прайшоў моцны град, які пашкодзіў мноства аўтамабіляў і паламаў галіны дрэў. Па дапамогу ратавальнікаў звярнулася звыш 1,5 тысячы чалавек, большасць скаргаў былі звязаны з пашкоджаннямі будынкаў. За суткі да граду ў штаце была зафіксавана пясчаная бура з парывамі ветру хуткасцю да 100 кіламетраў у гадзіну. Тэлеканал 7News адзначае, што ў гэты ж час у штатах Вікторыя, Паўднёвая Аўстралія і Тасманія працягваюцца моцныя лясныя пажары.

ЦУДЫ Ў ВЯЛІКІМ ГОРАДЗЕ

Інклюзіўны спектакль пакажуць на сцэне Купалаўскага тэатра

На мінулым тыдні тэатр імя Янкі Купалы і сямейны інклюзіў-тэатр «і», што дапамагае дзецям з аўтызмам развівацца і сацыялізавацца праз творчасць, абвясцілі старт краўдфандынгу для пастаноўкі спектакля «Аднойчы ў вялікім горадзе» паводле апавядання Фёдара Міхайлавіча Дастаеўскага «Хлопчык у Хрыста на ёлцы». І ўсяго за дзень аўтары праекта сабралі мінімальна неабходную суму ў 2000 беларускіх рублёў, якая дазволіць спектаклю адбыцца. Цуды здараюцца. Таму з чыстым сумленнем можна анансаваць час і месца — 29 лютага, 11.30, галоўная сцэна Купалаўскага тэатра.

Безумоўна, у такім выніку сыграла сваю ролю падтрымка вядомых асоб, сярод якіх нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Пісьменніца выставіла ў якасці лота тры запрашальнікі да сябе ў ложу на спектакль і чаяванне ў тэатральным буфеце пасля яго, і ўсе тры разышліся амаль вокамгненна. Выкупілі свае лоты і першыя ўдзельнікі адмысловай трэніроўкі па муай-тай, якую правядзе для дзясятка ахвотных 12-разовы чэмпіён свету па гэтым відзе спорту Віталь Гуркоў, а таксама меламаны, якія наведаюць не толькі спектакль, але і канцэрт-прэзентацыю новага альбома гурта Nizkiz. На 20 студзеня было сабрана ўжо звыш 2900 беларускіх рублёў, альбо 146 % ад заяўленай сумы.

Але цуды мусяць працягвацца, тым больш да аншлага яшчэ далёка, ды і арганізатары абяцаюць дадаць у спіс лотаў прыемныя сюрпрызы. Ніводны рубель аказанай падтрымкі, абяцаюць аўтары праекта, не прападзе марна — тое, што застанецца пасля пастаноўкі, будзе перададзена сямейнаму інклюзіў-тэатру «і» на далейшую арэнду пляцоўкі для рэпетыцый. А ім гэта вельмі трэба: рэпеціраваць, даваць новыя спектаклі, бачыць і адчуваць удзячную публіку.

Ім — значыць, усім удзельнікам сямейнага інклюзіў-тэатра «і», якіх на сёння 130 чалавек, у тым ліку 42 дзіцяці з аўтызмам, а яшчэ 16 пастаянных педагогаў і мноства валанцёраў з Інстытута інклюзіўнай адукацыі. «Калі мы ўпершыню прыйшлі ў Купалаўскі тэатр, на малую сцэну — для многіх была праблема нават проста «выйсці ў людзі», — дзеліцца **дырэктар тэатра Ірына КІСЯЛЁВА.** — Сёння кожны выхад на сцэну для іх — вялікая падзея і нагода для гонару, а ўжо магчымасць выступіць на такой значнай сцэне ўспрымаецца як амаль недасягальная мара, якую хочацца зрабіць рэальнасцю».

Упершыню спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе» — гісторыю хлопчыка, які страціў усю сям'ю і застаўся адзін на вуліцах зімовага горада без шанцу на дапамогу і выратаванне, — інклюзіў-тэатр «і» прадставіў гледачам у сярэдзіне 2018-га. За паўтара года з часу прэм'еры, натуральна, многае змянілася — найперш выраслі дзеці-акцёры, і ім на змену прыйшоў новы склад. Былі значна дапрацаваныя 3D-праекцыі, якія ствараюць на сцэне дадатковыя казачныя эфекты, а таксама пэўныя тэхнічныя рашэнні. Словам, цяпер у Купалаўскім будзе прадстаўлена цалкам абноўленая пастаноўка з удзелам больш чым 100 чалавек. А ў зале стваральнікі спектакля хацелі б убачыць не столькі заўзятых тэатралаў, колькі сямейную публіку — дзяцей і дарослых, якія вераць у дабро і справядлівасць.

...Загадчык сектара развіцця Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Вольга КУЛІКОЎСКАЯ запэўнівае, што і далей у юбілейным 100-м сезоне тэатр прадоўжыць разнастайныя праекты для дзяцей і падлеткаў. Напрыклад, увосень на малой сцэне плануюць паказаць дзіцячы спектакль (пакуль што збіраюць прапановы ад рэжысёраў-пастаноўшчыкаў), летам пройдзе распрацаваны сумесна з Мінадукацыі праект — два курсы Школы тэатральнага тэксту і выразнага чытання, таксама разам з часопісам «Роднае слова» сярод 9—11-класнікаў абвешчаны конкурс рэцэнзій на спектаклі Купалаўскага.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Надвор'е

НЕ СНЕГ, А ХЛЮПОТА НЕЙКАЯ

На гэтым тыдні будзе адносна цёпла. Хоць пры слабым плюсе, амаль абсалютнай вільготнасці і павышанай ветранасці выдзімаць цяпло з мінакоў будзе літаральна за пяць хвілін.

Атлантычныя цыклоны, што перамяшчаюцца па поўначы Еўропы, працягнуць прыносіць на еўрапейскі кантынент цёплае вільготнае паветра. Гэта абумовіць у нашай краіне на гэтым тыдні вільготнае цёплае надвор'е з тэмпературным фонам, на 5—8 градусаў вышэйшым за кліматычную норму. У першай палове тыдня будуць пераважаць адліга і ветранае надвор'е, а ў другой палове ў начныя гадзіны будзе падмарожваць, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра гідраметэаралогіі, кантролю радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Калі сёння месцамі, пераважна па паўночнай частцы краіны, пройдуць невялікія дажджы, то заўтра часам чакаецца ўжо і мокры снег. Дарэчы, у сераду любыя ападкі будуць суправаджацца моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра на працягу сутак складзе ад нуля да плюс 5 градусаў. У ноч на чацвер нас чакае злёгку зімовае надвор'е. У гэты час у асобных раёнах краіны магчымы невялікі кароткачасовы снег, а ўдзень будзе пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у чацвер захаваецца парывісты вецер, на асобных участках дарог утворыцца галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе ад нуля да мінус 5 градусаў, удзень — ад мінус 2 градусаў да 3 цяпла.

Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у пятніцу месцамі, пераважна па поўначы краіны, пройдуць кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. У асобных раёнах чакаецца невялікі кароткачасовы дождж, уначы і раніцай слабы галалёд, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 5 да плюс 2 градусаў, удзень — ад нуля да 6 цяпла. У суботу месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. У асобных раёнах чакаюцца туман, слабы галалёд, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра на працягу сутак складзе ад мінус 5 градусаў да 5 цяпла.

Сяргей КУРКАЧ.

Працяг тэмы

ПАШТОЎКА ГОДА

У Магілёве прайшоў конкурс на найлепшую «пээфку-2020»

Фота Ірыны САВОСІНАЙ.

Шчаслівыя пераможцы.

Усё адбылося ў музеі этнаграфіі падчас закрыцця фотавыстаўкі навагодніх паштовак у фармаце PF (фота памерам 10 на 15 сантыметраў з пазначаным на ім прозвішчам аўтара і подпісам). Як мы ўжо пісалі, ініцыятарам выстаўкі выступіла вядомая магілёўская фотамастачка Ірына Савосіна — яна заклікала адрадзіць традыцыю такіх віншаванняў, а калегі па фотаклубе «Вясёлка» яе падтрымалі. Хоць такі звычай характэрны больш для прафесійнага асяроддзя фатографаў, да яго з задавальненнем далучыліся і натхнёныя ўбачанымі шэдэўрамі аматары. Тым больш: ну хто сёння не фатаграфуе? Каб не быць галаслоўнымі, усе, каму ідэя спадабалася, прыйшлі на закрыццё выстаўкі з пачкамі спецыяльна зробленых «пээфак». Бачылі б вы, з якім імпэтам знаёмыя і незнаёмыя паміж сабой людзі абменьваліся творамі свайго фотамастацтва! А потым адбыўся конкурс на найлепшую «пээфку» года. Фотаклуб «Вясёлка» праводзіць яго ўжо болей за 10 гадоў, але цяпер традыцыя распаўсюдзілася і на аматараў. У жорсткай барацьбе, бо погляды разышліся і галасаванне давялося праводзіць некалькі разоў, вызначыліся тры лідары — Мікалай Бодак, Мікалай Хацяінцаў і Алена Кавалёва. Іх сюжэты здаліся прысутным найбольш цікавымі і арыгінальнымі. Музей парадаваў пераможцаў падарункамі, а ад фотаклуба яны атрымалі аўтарскія медалі — «залаты», «сярэбраны» і «бронзавы». Зрабіў іх, дарэчы, старшыня фотаклуба Анатоль Талкачоў. Астатнія таксама не былі пакрыўджаны. Усе фотаздымкі, якія ўдзельнічалі ў конкурсе, засталіся ў калекцыі фотаклуба, а значыць, трапілі ў гісторыю.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

Крымінал-здарэнні

ЕХАЎ НА ВЕЛАСІПЕДЗЕ, УПАЎ У ЯМУ І ЗАГІНУЎ

Следчыя ўстанаўліваюць абставіны гібелі мужчыны ў Барысаве. Цела 55-гадовага жыхара райцэнтра знайшлі ў арцы паміж пад'ездамі шматкватэрнага дома на адной з вуліц.

Паводле папярэдняй інфармацыі, мужчына ехаў на веласіпедзе і зваліўся ў яму глыбінёй каля двух метраў, выкапаную пры правядзенні рамонту каналізацыйных труб.

Па гэтым факце Барысаўскім раённым аддзелам Следчага камітэта праводзіцца праверка, высвятляюцца абставіны здарэння. Апытваюцца супрацоўнікі камунальнай арганізацыі, якія выконвалі рамонтныя работы, канфіскавана дакументацыя. Для ўстанаўлення прычыны смерці прызначана судова-медыцынская экспертыза.

З 3,6 ПРАМІЛЕ — ЗА РУЛЬ

У Старых Дарогах супрацоўнікі ДАІ затрымалі 36-гадовага нецвярозага кіроўцу пасля паведамлення яго жонкі. Канцэнтрацыя пароў алкаголю ў выдыханым ім паветры склала 3,6 праміле.

У аператыўна-дзяжурную службу Старадарожскага РАУС патэлефанавала жанчына і паведаміла, што яе муж у стане алкагольнага ап'янення збіраецца сесці за руль свайго аўтамабіля Ford Mondeo.

Інспектары ДПС заўважылі машыну на вуліцы Армейскай і, уключыўшы проблісковыя маячкі, пад'ехалі да яго. Кіроўца пачаў рух, але неўзабаве спыніўся. Пры набліжэнні супрацоўнікаў ДАІ ён пералез на пярэдняе пасажырскае сядзенне.

У дачыненні да мужчыны складзены адміністрацыйны пратакол за кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення.

ПЕРАЕХАЛІ НА ДАРОЗЕ

На Пружаншчыне насмерць збілі хлопца, які сядзеў на дарозе. Ахвярай смяротнага ДТЗ на 39-м кіламетры аўтадарогі Слонім—Высокае стаў 21-гадовы вясковец.

Як паведамілі ў прэс-службе МУС, наезд на яго здзейсніў 28-гадовы кіроўца Mercedes. Малады чалавек сядзеў пасярод праезнай часткі і не быў абазначаны святлоадбівальным элементам. Ад атрыманых траўмаў ён памёр на месцы.

Юлія АДАМОВІЧ.

КУПЮРЫ ЗАХРАСЛІ Ў БАНКАМАЦЕ

Гэтым скарыстаўся мужчына, забраўшы чужое

Супрацоўнікі крымінальнага вышуку Фрунзенскага РУУС сталіцы затрымалі мінчаніна, які прысвоіў грашовыя сродкі, што захраслі ў прыладзе для прыёму банкнотаў банкамата.

У міліцыю звярнулася жыхарка сталіцы. Праваахоўнікам мінчанка расказала, што яна наведвала адно з аддзяленняў банка, дзе ў яе адбылася непрыемная сітуацыя: банкамат «зажаваў» 950 рублёў, якія жанчына хацела пакласці на рахунак. Грамадзянка звярнулася па дапамогу да супрацоўнікаў банка, аднак ёй было прапанавана прыйсці праз некалькі дзён. Калі заяўніца зноў звярнулася ў банкаўскую ўстанову, то даведалася, што сума, якую яна клала на рахунак, у банк не паступіла. Мінчанцы было рэкамендавана звярнуцца да праваахоўнікаў.

Супрацоўнікі аддзела крымінальнага вышуку ўстанавілі, што грошы прысвоіў 51-гадовы жыхар сталіцы, які таксама карыстаўся тым самым банкаматам. Як паведамілі ў ГУУС Мінгарвыканкама, мужчына, падышоўшы да яго пасля гаспадыні грошай, заўважыў, што ўнутры прылады для прыёму банкнотаў знаходзяцца купюры, не прынятыя машынай. Спачатку мужчына паспрабаваў выняць грошы рукамі, калі гэта ў яго не атрымалася, адключыў банкамат ад электрасеткі. Апарат выдаў грошы. Мужчына забраў купюры і сышоў.

Устаноўлена, што раней грамадзянін да крымінальнай адказнасці не прыцягваўся. Выкрадзеныя грошы мінчанін вярнуў заяўніцы ў поўным аб'ёме.

ПАДПАЛІЎ АЎТО З-ЗА РЭЎНАСЦІ?

У аператыўна-дзяжурную службу Брагінскага РАУС паступіла паведамленне аб тым, што невядомы пракалоў чатыры колы аўтамабіля і падпаліў яго.

Іншамарка была прыпаркаваная ў цэнтры гарадскога пасёлка. Заяўнікам аказаўся жыхар Мінска. Ён прыехаў у райцэнтр пазнаёміцца са сваякамі дзяўчыны, ураджэнкі Брагінскага раёна.

Супрацоўнікі Брагінскага РАУС знайшлі мужчыну, які можа быць датычны да падпалу. Раней не судзімы 36-гадовы мясцовы жыхар сустракаўся з дзяўчынай заяўніка. Потым яна з'ехала на пастаяннае месца жыхарства ў сталіцу. Даведаўшыся, што былая каханка прыехала на сваю малую радзіму разам з новым маладым чалавекам, мужчына не змог даць рады эмоцыям.

Заведзена крымінальная справа. Як паведамляе УУС Гомельскага аблвыканкама, за наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці, здзейсненыя агульнанебяспечным спосабам альбо якія пацягнулі прычыненне шкоды ў буйным памеры, прадугледжана пакаранне ў выглядзе абмежавання волі на тэрмін да пяці гадоў або пазбаўлення волі на тэрмін ад трох да дзесяці гадоў.

ПАЗБАВІЎ РОДНУЮ ЦЁТКУ ЗБЕРАЖЭННЯЎ

У Гродзенскі райаддзел міліцыі паступіла паведамленне ад жыхаркі адной з мясцовых вёсак: у яе прапалі зберажэнні. Жанчына заявіла, што хтосьці скраў 1500 долараў.

У ходзе праведзеных участковым інспектарам аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў была атрымана інфармацыя, што да здарэння можа быць датычны пляменнік пацярпелай. Да крадзяжу 39-гадовы нідзе не працуючы мужчына вёў сціплы лад жыцця, а не так даўно стаў прыязджаць дадому ў сваю вёску на таксі.

Праваахоўнікі затрымалі фігуранта гісторыі. Пры вобыску ў яго было выяўлена 800 долараў і рублі, паведамілі ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Гродзенскага аблвыканкама.

Аказалася, што ён меў доступ у дом сваёй цёткі, ведаў, дзе захоўваюцца зберажэнні, і ў адзін з дзён мінулага года скраў ключ ад шафы, пасля чаго здзейсніў крадзеж валюты.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Дабрачыннасць

АЎТАМАБІЛЬ — У ПАДАРУНАК

Збылася мара шматдзетнай сям'і

Фінальным акордам дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» ў Мінскай вобласці стала ўручэнне новенькай «Лады», разлічанай на сем пасажырскіх месцаў, сям'і Бажанавых. Алена Дзмітрыеўна і Андрэй Андрэевіч выхоўваюць пяць сваіх і столькі ж прыёмных дзяцей у дзіцячым доме сямейнага тыпу ў Мар'інай Горцы.

Перадгісторыя гэтай падзеі наступная. Напярэдадні Новага года старшыня Мінаблвыканкама Аляксандр Турчын, які ўзначальвае таксама Рэспубліканскі савет па развіцці прадпрымальніцтва, разам з намеснікам кіраўніка гэтай структуры Паўлам Тапузідзісам наведаў шматдзетную сям'ю. Тады ёй падарылі тэлевізар, ноўтбук, цацкі, салодкія наборы, а таксама — касілку. Бацькі-выхавацелі расказалі высокім гасцям пра жыццё і быт сваёй сям'і, прыёмных дзяцей. Станіслаў, Вікторыя і Анастасія Кузьменкі ў маі 2019-га былі прызнаны маючымі патрэбу ў дзяржаўнай абароне. З таго часу яны знаходзяцца пад апекай сям'і Бажанавых. Кацярына Якімовіч пасялілася тут у 2014-м. Дзяўчынка з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця вучыцца ў інтэграваным класе. Даніла Слімко трапіў у сям'ю ў 2019-м, вучыцца ў сярэдняй школе № 2 Мар'інай Горкі. Прыёмных дзяцей бацькі выхоўваюць як сваіх родных — з любоўю і клопатам. Але вялікай сям'і не хапае камфортнага транспарту. Перавозіць дзяцей у звычайным аўтамабілі праблематычна. Вырашэнне праблемы знайшлося імгненна: сям'і была абяцана машына. Аўтамабіль «Лада» для іх набыла кампанія «Табак-Інвест» Паўла Тапузідзіса.

— Да гэтага бацька раніцай развозіў малых па чарзе: каго ў школу, каго — у дзіцячы садок. Пакуль даставіць кожнага — час ехаць забіраць. Цяпер хопіць месца для ўсіх, — не нарадуецца Алена Дзмітрыеўна. — Нарэшце споўніцца і яшчэ адна запаветная мара: як пацяплее, плануем з'ездзіць адпачыць усёй сям'ёй на мора.

— Як рашыліся на такі крок, каб узяць пяць чужых дзетак? — пацікавілася ў гаспадыні.

— Мы хацелі стварыць вялікую сям'ю, для нас дзеці — гэта наша часцінка, падарунак ад Бога. І мы прымаем іх усіх, любім. Вядома, нялёгка спраўляцца, гэта адказная работа — 24 гадзіны ў суткі, бывае, і некалькі начэй запар не спім. Але стараемся, бабуля падтрымлівае, старэйшы сын дапамагае. Мы на гэтым не спыняемся, гатовы яшчэ прыняць у сваю сям'ю новых выхаванцаў.

Задаволены застаўся і трынаццацігадовы Арцём. Хлопец з маленства займаецца боксам, удзельнічае ў розных спаборніцтвах і паказвае добрыя вынікі. Ён марыў пра тое, каб яго прынялі ў школу алімпійскага рэзерву. Пры садзейнічанні шаноўных гасцей яго жаданне збылося. Падлетак абяцае, што за яго не будзе сорамна, а Мінскай вобласці ён прынясе не адну перамогу.

— Арцём вельмі таленавіты хлопец. Думаю, ён стане сапраўдным спартсменам, — упэўнены Аляксандр Турчын. — А што датычыцца аўтамабіля, то я прытрымліваюся прынцыпаў: калі штосьці паабяцаў, то абавязкова трэба выканаць. Мы шмат гаворым аб сацыяльнай адказнасці бізнесу. Уручэнне аўтамабіля — прыклад такой адказнасці. Наогул у акцыі «Нашы дзеці» паўдзельнічалі многія дзелавыя людзі. На самай справе бізнес шмат робіць, але не афішуе свае добрыя справы. Калі мы ехалі з Паўлам Георгіевічам у Мар'іну Горку, то нарадзілася ідэя: а чаму б не падарыць аўтамабіль кожнаму дзіцячаму дому сямейнага тыпу? Такіх у Мінскай вобласці 48. Неабходна, каб у акцыі міласэрнасці паўдзельнічалі бізнесмены, людзі, якія б ад душы захацелі дапамагчы шматдзетным сем'ям.

— Мне гэтая ідэя прыйшлася даспадобы, — адзначыў Павел Тапузідзіс. — Я за тое, каб дапамога была адрасная. Гэта вялікая адказнасць, калі людзі бяруць на выхаванне столькі дзяцей. Для такіх бацькоў прыемна рабіць падарункі. Ім неабходна дзякаваць, што выхоўваюць сапраўдных грамадзян.

Бізнесмен падкрэсліў, што дадзенае слова трэба трымаць. Таму цяпер ініцыятары дабрачыннага праекта вымяраюць свае магчымасці ў дачыненні пакуль што да Мінскай вобласці.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
Фота БелТА.

ЖЫРОЎКА ТАННЕЕ, ЖЫЛЛЁ — ДАРАЖЭЭ

Выбар работ, растэрміноўка, лісты апытанняў

Асноўная нарматыўная база па энергамадэрнізацыі будынкаў у краіне існуе, аднак трэба вызначыць, якія рэчы дадаткова адлюстраваць у пакрокавай методыцы па арганізацыі і правядзенні энергаэфектыўных мерапрыемстваў, сцвярджае **Андрэй РАМАШКА, начальнік упраўлення жыллёвай гаспадаркі Міністэрства ЖКГ**:

— Методыка, у прыватнасці, апісвае парадак фарміравання рахункаў для рэзервавання сродкаў на гэтыя мэты і іх далейшае папаўненне; арганізацыю і правядзенне аналізу, планавання, разліку эфектыўнасці меркаваных мерапрыемстваў; пытанні арганізацыі і правядзення сходаў з насельніцтвам: як гэта павінна адбывацца, у якім выглядзе праходзіць. Асноўная частка будзе прысвечана, вядома, непасрэдна методыцы рэалізацыі мерапрыемстваў.

Вопытам арганізацыі ў сталіцы работы па планаванні энергамерапрыемстваў, палову цаны якіх мусяць плаціць уласнікі, падзяліўся **Ігар ЮРКЕВІЧ, начальнік аддзела Мінскай гарадской жыллёвай гаспадаркі.** Ён упэўнены, што калі падчас капрамонту правесці ў доме энергаэфектыўныя мерапрыемствы і ўсталяваць прыборы для рэгулявання цепланосьбітаў, сумы плацяжоў за камунальныя паслугі будуць змяншацца, а жыллё праз павышэнне сваіх якасцяў — уздымацца ў цане.

У сталіцы абслугоўваюцца прадпрыемствамі ЖКГ 6475 дамоў, з іх 1569 будынкаў належаць таварыствам уласнікаў і жыллёва-будаўнічым кааператывам. Для выканання ўсіх мерапрыемстваў у адпаведнасці з законам сталічныя камунальнікі вызначылі для сябе парадак дзейнасці пры рэалізацыі энергаэфектыўных мерапрыемстваў.

Перш за ўсё гэта маніторынг жылля па пытаннях энергаспажывання і выкананых раней работ па ўцяпленні вонкавых канструкцый: тарцоў і фрагментаў. Спіс кватэр фарміруецца па прынцыпе ад найбольшага цеплаўжывання да найменшага з увагай на ўсталяваныя прыборы ўліку цяпла ў дамах і кватэрах.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Увесь фонд мы падзялілі на пяць груп, кожнай з якіх далі тыпавое рашэнне, каб потым весці асобны адпаведны функцыянальны дыялог. Першая група — гэта цалкам уцепленыя падчас капрамонту ці будаўніцтва будынкі. Другая — з уцепленымі тарцамі, трэцяя — дамы з фрагментарным уцяпленнем. Чацвёртая — з тарцамі і фрагментарна і пятая — дамы без уцяплення (у тым ліку і новыя), — апісвае алгарытм работы прадстаўнік мінскай гаспадаркі.

Кожнаму з дамоў камунальнікі прысвоілі клас па энергаэфектыўнасці. Гэтага ўдалося дасягнуць, сабраўшы інфармацыю за тры ацяпляльныя перыяды па энергаўжыванні і прааналізаваўшы колькасць прыбораў уліку цяпла, усталяваных у дамах.

— Атрымалася, што на ўсіх 6475 дамах ёсць агульнадамавыя групавыя прыборы. У 615 (10 % ад усіх будынкаў) ёсць індывідуальныя прыборы, — падзяліўся спецыяліст. — Мы прыйшлі да высновы, што чатыром тысячам дамоў патрабуюцца энергаэфектыўныя мерапрыемствы.

Пасля камунальнікі супаставілі атрыманы пералік з перспектывамі праграмы капрамонту для фарміравання найбольш зручнага праекта энергаэфектыўных мерапрыемстваў у дамах.

Быў складзены графік правядзення сходаў і сустрэч з жыхарамі па прыцягненні іх да суфінансавання работ па цепламадэрнізацыі, распрацавана дарожная карта па рэалізацыі мерапрыемстваў. Стварылі таксама інфармацыйную памятку персаналу па правядзенні работ і апытальны ліст для жыхароў па іх удзеле ў суфінансаванні энергамерапрыемстваў.

— Гэта дапаможнікі для прадпрыемстваў ЖКГ раёнаў сталіцы. Тут расказваецца, як найбольш прадукцыйна праводзіць сходы. Апытальныя лісты распрацоўвалі з улікам таго, што цікавіць уласнікаў. Тым, хто адсутнічае на сходах, укідваем у паштовыя скрыні і пакідаем аб'явы, у якую скрыню на доме можна палажыць свае адказы. Расказваем людзям пра ўказ Прэзідэнта, мэты па зніжэнні энергаспажывання, падтрымку дзяржавы, растэрміноўку плацяжоў, — працягвае Ігар Юркевіч.

Сярод работ па энергаэфектыўнасці, што прапаноўваюць мінскія камунальнікі, — уцяпленне сцен, дахаў, падвалаў плітамі з мінералваты ці пенаполістыролу; мадэрнізацыя сістэм ацяплення, якія часта знаходзяцца ў сценах панэльных дамоў, — іх можна вынесці ў кватэру; усталяванне лічыльнікаў цяпла. Сярод выгод ад устаноўкі прылад, між іншым, 10-працэнтная зніжка цягам трох гадоў на цеплаэнергію.

Дзяржнагляд за капрамонтам

Пакуль камунальнікі вучацца весці дыялог з уласнікамі жылля і тлумачыць ім, якія работы найлепшыя для цепламадэрнізацыі дома, служба Дзяржбуднагляду сочыць за выкананнем патрабаванняў праектнай дакументацыі, тэхнічна-нарматыўных актаў і заканадаўства на аб'ектах будаўніцтва і капрамонту. Летась спецыялісты наведалі 3500 аб'ектаў капрамонту. Больш чым 1100 з іх выдадзены заключэнні адпаведнасці праектаў. Амаль 300 атрымалі адмову. Выяўлена 608 аб'ектаў, на якіх перавышаны тэрміны будаўніцтва, знойдзена больш за 21 тысячу дэфектаў, а 639 інжынераў-будаўнікоў, якія займаюцца рамонтам, прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці.

На ўліку Дэпартамента кантролю і нагляду за будаўніцтвам больш за 2,5 тысячы аб'ектаў капрамонту.

— З-за нізкай якасці перадпраектнага даследавання і напрыканцы будаўніцтва і рамонту даводзіцца паўторна праходзіць экспертызу праектнай дакументацыі, а гэта дадатковы час і грошы. І гэтым пытаннем трэба займацца, — кажа **Ігар ГУСЕЎ, дырэктар Дэпартамента кантролю і нагляду за будаўніцтвам Дзяржкамітэта па стандартызацыі.** — А на сайтах аператараў капітальнага рамонту акрамя аб'ектаў, якія плануецца ўключыць у праграму капрамонту, і тых, што ўжо мадэрнізуюцца, хацелася б бачыць таксама графік правядзення работ, хоць бы каляндарны. Гэта вырашыла б шмат пытанняў, у тым ліку і ад насельніцтва.

Правы Дзяржнагляду па прыцягненні да адміністрацыйнай адказнасці фізічных і юрыдычных асоб, якія парушаюць якасць будаўніцтва і рамонту, не даюць эфекту ў поўнай меры, іх проста недастаткова, мяркуе спецыяліст. Сёлета дэпартамент плануе павысіць патрабаванні да аб'ектаў на 30 %.

— На жаль, 51 % свайго часу інспектар мусіць удзяляць будаўнічай пляцоўцы і арганізацыі будаўніцтва на аб'екце капітальнага рамонту. Гэтага патрабуюць і ўрад, і мясцовыя ўлады, таму што акрамя парадку як такога неабходна дбаць пра воблік краіны і яе будаўнічых пляцовак і перад турыстамі. За парушэнні правіл на будпляцоўцы выдадзена амаль 150 адміністрацыйных штрафаў. На работу з праектнымі дакументамі ў выніку застаецца ўдвая менш часу. Заказчыку (камунальнікам і будаўнікам) неабходна самім аддаваць больш часу арганізацыі будпляцоўкі і культуры вытворчасці.

28 працэнтаў аб'ектаў капітальнага рамонту ў краіне спецыялісты Дзяржнагляду адмаўляюць у здачы. Даволі высокая якасць рамонту ў Брэсцкай вобласці — тут не прымаюць да здачы пасля капрамонту толькі 12 % аб'ектаў. А вось у Магілёўскай вобласці спрабуюць здаваць негатовыя аб'екты з нізкай якасцю, і колькасць адмоў тут дасягае 79 %.

Падрадчыкі павінны настройвацца на аказанне якаснай паслугі і выкананне дзяржзаказу, а не накіроўваць сваю дзейнасць на ўласны прыбытак шляхам эканоміі — напрыклад, наняць некваліфікаваных рабочых і не выплаціць ім заробак, змахляваць з будаўнічымі матэрыяламі або выкарыстоўваць іншыя прыёмы, якія выклікаюць тэхнічную недасканаласць і сацыяльную напружанасць, запэўнівае дырэктар дэпартамента.

Ірына СІДАРОК.

Фарпост спакою

РАЎНЕННЕ НА ПОДЗВІГ

Дні і ночы нясуць адказную службу падраздзяленні органаў унутраных спраў. Імёнамі супрацоўнікаў, якія зрабілі найбольшы ўнёсак у барацьбу супраць злачыннасці і ва ўмацаванне правапарадку, вырашана назваць пераходныя прызы ГУУС Мінгарвыканкама. Узнагароды будуць прысуджацца найлепшым падраздзяленням па выніках іх аператыўна-службовай дзейнасці за год.

Презентация
переходящих призов

На прэзентацыю гэтых прызоў у будынак гістарычнай мінскай ратушы сабраліся ветэраны органаў унутраных спраў, дзеючыя супрацоўнікі, кіраўніцтва мінскай міліцыі. Запрасілі сюды таксама родных праслаўленых ахоўнікаў парадку. Адкрываючы прэзентацыю, **начальнік ГУУС Мінгарвыканкама генерал-маёр міліцыі Іван Кубракоў** адзначыў: **«Сёння мы аддаём даніну глыбокай удзячнасці і павагі людзям, якія зрабілі вялікі асабісты ўнёсак у барацьбу са злачыннасцю і ўмацаванне правапарадку ў нашым горадзе. На прыкладах бездакорнага выканання службовых абавязкаў і подзвігаў нашых калег мы павінны выхоўваць новыя пакаленні мінскіх праваахоўнікаў».**

Побач з дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь і сцягам беларускай сталіцы былі выстаўлены шэсць прызоў з чырвонага граніту і металу. Пра тых, чыімі імёнамі названыя гэтыя ўзнагароды, расказалі кадры дакументальнага фільма, які быў паказаны ўдзельнікам прэзентацыі. З кароткім экскурсам у мінулае былі прадстаўленыя іх біяграфіі. На экране ажылі падзеі далёкіх дзесяцігоддзяў і нядаўніх часоў.

Першае было названа імя **генерал-лейтэнанта ўнутранай службы Віктара ПІСКАРОВА.** Яго працоўная біяграфія пачалася ў 1945 годзе. Ад маладога рабочага да Міністра ўнутраных спраў БССР, вядомага грамадскага дзеяча — такі шлях быў пройдзены Віктарам Піскаровым. Пад яго кіраўніцтвам у свой час былі ўкаранёны новыя эфектыўныя формы аховы правапарадку. У тыя гады мінскую міліцыю заслужана лічылі базавым органам у сістэме МУС СССР. Галоўны прыз імя В. Піскарова будзе прысуджаны найлепшаму падраздзяленню сталічнай міліцыі.

Палкоўнік міліцыі Уладзімір СВІРЫДАЎ (у яго гонар названы прыз для найлепшага падраздзялення крымінальнага вышуку) змагаўся на франтах Вялікай Айчыннай вайны і ў партызанскіх атрадах, кіраваў дыверсійна-падрыўной групай. У мінскім падполлі разам з бацькам ён дапамагаў выпускаць газету «Звязда».

Падпалкоўнік міліцыі Уладзімір ЛЕВАЦЕНКА (у яго гонар названы прыз для найлепшага падраздзялення аховы грамадскага парадку і прафілактыкі) быў у час службы адзіны сярод мінскіх участковых інспектараў узнагароджаны найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай — ордэнам Леніна. Ветэран Вялікай Айчыннай вайны, ён мужна дзейнічаў у самых экстрэмальных сітуацыях.

Палкоўнік міліцыі Анатоль СІДАРЭНЯ (у яго гонар названы прыз для найлепшага падраздзялення ДАІ) неаднойчы быў адзначаны за асабістую храбрасць і самаадданасць пры выкананні службовых абавязкаў. Адным з самых складаных заданняў было кіраўніцтва зводным атрадам сталічнай міліцыі падчас ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС.

Старшына міліцыі Уладзімір ГОВЕН (у яго гонар названы прыз найлепшаму падраздзяленню атрада міліцыі асобага прызначэння) у 1999 годзе апынуўся ў эпіцэнтры трагічных падзей на Нямізе. Ён загінуў, ратуючы ў падземным пераходзе захопленых смяротнай цісканінай людзей. Ордэнам «За асабістую мужнасць» дваццацічатырохгадовы старшына быў узнагароджаны пасмяротна.

Прапаршчык міліцыі Ігар ІВАНЧЫК (у яго гонар названы прыз найлепшаму патрульнаму падраздзяленню) разам з саслужыўцамі быў тэрмінова накіраваны на затрыманне невядомага мужчыны, у якога знаходзілася рэч, падобная на пісталет. Зброя злачынцы спрацавала нечакана. Прапаршчык загінуў пры затрыманні. Ордэнам «За асабістую мужнасць» пасмяротна адзначаны яго выключная адвага і вернасць службоваму абавязку.

Настаяцель аднаго з мінскіх прыходаў **протаіерэй ДЗІЯНІСІЙ,** акрапляючы прызы ў гонар герояў — вартавых правапарадку, нагадаў біблейскія радкі пра тое, што няма большай любові, калі хто аддасць жыццё сваё за сяброў сваіх. Мудрасць, заключаная ў гэтых словах, актуальная і ў нашы часы.

Яўген ПЯСЕЦКІ, фота аўтара.

Чытач — газета

«Ты адно запомні, браце, са «Звяздой» — цяплей у хаце!»

Каб пераканацца, што госць сышоў (у кожным жарце ёсць доля жарту...), трэба «спусціць» яго з лесвіцы — то-бок праводзіць. Каб паспадзявацца, што госць прыйдзе (у тым ліку ў рэдакцыю), трэба як мінімум яго запрасіць. Балазе што і нагоды часам з'яўляюцца: ну, у прыватнасці, па выніках кожнай падпісной кампаніі газета «Звязда» праводзіць традыцыйны розыгрыш прызоў. Гэтым разам сярод іх былі ўтульныя пледы з лагатыпам нашага выдання і кававарка — рэчы ў гаспадарцы зусім не лішнія, асабліва — для зімы (нават такой, як сёлета).

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Хто ж вырашаў іх лёс і як праходзіў сам розыгрыш?

Даўнім чытачам расказваць пра гэта не трэба. Ды і нядаўнім — таксама. Такім чынам кожны, хто аформіў падпіску на «Звязду» на першы квартал альбо першае паўгоддзе 2020-га і, скажам так, хацеў бы займець адзін з прызоў, мог запоўніць невялічкую картку-купон (яны друкаваліся і падчас новай падпісной кампаніі будуць друкавацца па пятніцах разам з праграмай тэлеперадач) і даслаць яго на адрас газеты. Тут, у рэдакцыі, усе атрыманыя карткі рэгістраваліся і сартаваліся, каб потым, у дзень розыгрышу, «прайсці» праз наш чароўны капялюш, прычым — у пэўным парадку. Гэта значыць, спачатку ў яго складваюцца ўсе карткі, атрыманыя з Брэсцкай вобласці, — выцягваецца адна шчаслівая, потым з Віцебскай... З Гомельскай... А нарэшце — з усіх абласцей і сталіцы, каб даведацца імя ўладальніка суперпрыза.

Якраз гэту вось адказную работу рэдакцыя па традыцыі даручае гасцям: дзелавым партнёрам газеты, яе падпісчыкам. Надоечы сярод іх былі **інжынер упраўлення распаўсюджання друку РУП «Белпошта» Таццяна Іванаўна УСЕВІЧ,** а таксама адданыя падпісчыцы газеты Таццяна Віктараўна Камчыц, Алена Іосіфаўна Шуцько і Таццяна Уладзіміраўна Гаральчук *(на здымку)*.

Як заўважылі, усе жанчыны. Мо таму (жаночую салідарнасць ніхто не адмяняў?) і прызы яны выцягнулі менавіта для жанчын. Такім чынам...

Пледы двухбаковыя колеру бардо з лагатыпам Выдавецкага дома «Звязда» выйгралі:

Алена Іосіфаўна ДАШЭВІЧ, вёска Серадова Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці;

Раіса Аляксееўна АСТАШОНАК, аграгарадок Шпакоўшчына Полацкага раёна Віцебскай вобласці;

Жанна Васілеўна САКАВЕЦ, аграгарадок Мілашавічы Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці;

Эмілія Пракопаўна МАЛАШАНКА, аграгарадок Масты Правыя Мастоўскага раёна Гродзенскай вобласці;

Ірына Леанідаўна ЛЫСЕЎСКАЯ, горад Горкі Магілёўскай вобласці;

Леакадзія Канстанцінаўна БАЛАШКА, горад Валожын Мінскай вобласці;

Эма Іванаўна ВАСІЛЕВІЧ, горад Мінск.

Суперпрыз — кававарку эспрэса Vitek VT-1514 — выйграла Галіна Станіславаўна САРАГАВЕЦ, горад Мінск.

Віншуем!

Што сказаць тым, каму гэтым разам (альбо зноў) удача не ўсміхнулася?

Хіба адно: не варта засмучацца, бо вы не выйгралі, але ж, спадзяёмся, нічога і не прайгралі. Ва ўсякім разе, да вас пяць разоў на тыдзень будзе прыходзіць родная газета на роднай мове — каб інфармаваць, прасвятляць, дапамагаць парадамі, каб часам забаўляць і... дарыць надзею, бо рэдакцыя зноў выбірае прызы. Якія? Пажывём — разыграем.

Афіцыйна:

арганізатарам рэкламнай гульні «Звязда» саграваe!» з'яўляецца рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда» (УНП 100155376), размешчаная па адрасе: вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, Мінск, 220013.

Рэкламная гульня «Звязда» саграваe!» зарэгістравана Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь 26.11.2019 года (пасведчанне № 3694) і праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з 1 снежня 2019 года да 31 сакавіка 2020 года ўключна сярод падпісчыкаў газеты «Звязда» на першы квартал або першае паўгоддзе 2020 года. Усяго ў гульні ўзялі ўдзел 156 падпісчыкаў. Прызавы фонд гульні разыграны цалкам.

Тэлефон для даведак па пытаннях правядзення рэкламнай гульні і атрымання прызоў 8 (017) 263-66-73.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Государственное производственное объединение «Минскстрой» 220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00, тел.: 327-52-36, 226-03-01.

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции заказчика, принимал участие застройщик в течение 3 лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков строительства:

– ул. Академика Высоцкого, д. 3 – 9,8 мес., ул. Героев 120 Дивизии, д. 2 – 23,9 мес., ул. Пономарева, 9А – 22 мес., ул. Скрипникова, д. 60 – 16,5 мес., ул. Скрипникова, д. 58 – 13,0 мес., ул. Скрипникова, д. 70 – 15,5 мес., ул. Скрипникова, д. 68 – 14 мес.

Объединение осуществляет строительство **административного помещения** в составе объекта строительства «Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом № 31 по генплану.

Свидетельство (удостоверение) № 500/1739-3151 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права пользования на него от 27 апреля 2018 года.

Земельный участок площадью 3,5570 га.

Проектом предусмотрено строительство односекционного 19 этажного 128-квартирного жилого дома в конструкциях серии М111-90 со встроенным помещением административного назначения на 1-м этаже с техническим подпольем и теплым чердаком.

Административное помещение запроектировано с изолированным от жилой части наружным входом. Финишная отделка административного помещения не предусмотрена.

Начало строительства жилого дома – 21 июня 2019 года.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС – 5 октября 2020 года.

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу (заключение от 03.06.2019 № 281-15/19).

Договор строительного подряда от 20.06.2019 № 233с-06-19, генподрядчик – ОАО «МАПИД».

Предметом договора будет являться строительство административного помещения – объект долевого строительства.

Стоимость строительства 1 кв. метра объекта долевого строительства составляет 3 050,00 белорусских рублей.

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 30 % от стоимости объекта долевого строительства, оплата должна быть произведена дольщиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня регистрации в Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений.

Заявление о долевом строительстве административного помещения будет приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договор создания объекта долевого строительства будет заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящей декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданином, подавшим заявление, либо с их представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленное помещение с другим претендентом.

Заместитель генерального директора В. А. Косовец.

УНП 100071325

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует:

В извещение о проведении открытого аукциона (18.02.2020) по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Полесьеэлектромаш», опубликованном в газете «Звязда» от 17.01.2020, вносится изменение. Информацию по предмету аукциона читать как: «**Лот № 1 – здание производственное** (здание специализированное иного назначения) общей площадью 670,5 кв. м, инвентарный номер 133/С-17358. Составные части и принадлежности: бетонная площадка, ограждение, ограждение, ограждение, ворота. **Обременение:** аренда. **Лот № 2** – **гараж** (здание специализированное автомобильного транспорта) общей площадью 867 кв. м, инвентарный номер 133/С-17575. Составные части и принадлежности: забор. Обременение в виде аренды отсутствует.»

Контактные телефоны	+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: **auction@cpo.by.** Сайт: **www.cpo.by**

03.02.2020 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесьежилстрой».

Повестка дня:

1) О внесении изменений в устав.

2) О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

3) О совершении сделок общества.

Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра акционеров 27.01.2020 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 27.01.2020 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.

Наблюдательный совет.

УНП 200050191

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 25 февраля 2020 года аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества в рамках 274-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности (далее – имущество)

№ предмета аукциона	Местонахождение имущества	Площадь (кв. м)	Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы или размер арендной платы	Начальная цена права заключения договора аренды объекта (руб.)	Целевое использование имущества	Сумма задатка (руб.)	Характеристика имущества, необходимые условия аренды и иные сведения
Арендодатель – БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, тел. +375 (17) 209 55 22							
49	г. Минск, ул. К. Маркса, 31	9,0	3,0	38,03	Под размещение фреш-бара	3,80	Часть холла на 1-м этаже здания учебного корпуса. (14*)
14 Имеются горячее и холодное водоснабжение, естественная вентиляция, искусственное освещение. Потребляемая мощность электроприемников не более 10 кВтч. Необходимые условия: 1 Разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией БГУ, произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2. Выполнить проектно-монтажные работы сетей электроснабжения. Проектом предусмотреть установку прибора учета электроэнергии по цепи 220 В. 3. Возможен подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта. Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.*							
Арендодатель – УП «Жилье», тел. 8 (0177) 76-85-32							
50	Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. III Интернационала, 54/67	80,9	3,0	341,80	Под объект общественного питания (кофейню) без права торговли алкогольной продукцией, офис, организацию торговли непродовольственной группой товаров (за исключением товаров, бывших в употреблении, и магазинов ритуальных услуг) с возможностью, при необходимости, использования части помещения под склад	34,10	Помещение на 1-м этаже административного здания. Стены – кирпичные; вентиляция – естественная; отопление – центральное; освещение – электропроводка скрытая; полы – дощатые, бетонные. Помещение обременений не имеет. Победитель аукциона обязан заключить договоры на вывоз твердо-бытовых отходов, снабжение электрической энергией, пользование тепловой энергией в горячей воде, отпуск воды и прием сточных вод. **Срок аренды – 3 года**
51	Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Труда, 14	60,1	1,0	253,92	Под офис, организацию торговли непродовольственной группой товаров (за исключением товаров, бывших в употреблении и магазинов ритуальных услуг) с возможностью, при необходимости, использования части помещения под склад	25,30	Нежилое помещение в подвале жилого дома. Стены – кирпичные, вентиляция – естественная, водопровод и отопление – центральные, полы – бетонные, плитка. Имеется возможность подключения к электроснабжению, электропроводка скрытая. Помещение обременений не имеет. Победитель аукциона обязан заключить договоры на вывоз твердо-бытовых отходов, снабжение электрической энергией, пользование тепловой энергией в горячей воде, отпуск воды и прием сточных вод. **Срок аренды – 3 года**
Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений, тел. +375 (17) 225 66 22							
52	Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Вокзальная, 10	79,3	3,0	335,04	Под размещение автотранспорта, склад	33,50	Гаражный бокс 2000 года постройки, расположенный в гаражах с пристройкой. Фундамент – железобетонный, стены, перегородки – блочные, облицованные кирпичом, кирпичные, крыша – шифер, электроосвещение – скрытая проводка, вентиляция – естественная (15*)
53	Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Вокзальная, 6/3	18,0	3,0	76,05	Под размещение автотранспорта, склад	7,60	Железобетонный блок гаража 1996 года постройки, расположенный в здании специализированного автомобильного транспорта. Фундамент, стены – бетонный ленточный, железобетонные блоки, крыша – профнастил, электроосвещение – скрытая проводка, вентиляция – естественная (15*)
	15* Имеется электроснабжение. Отопление, водоснабжение отсутствует. Необходимые условия: после заключения договора аренды застраховать имущество, заключить договоры на электроэнергию и вывоз мусора, оборудовать помещение пожарной и охранной сигнализацией. Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат						
Арендодатель – УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичская дистанция гражданских сооружений, тел. +375 (163) 49 51 46							
54	Брестская обл., г. Барановичи, ул. Притыцкого, 1А/1	124,9	23,53 БАВ	527,70	Под склад, хранение товарной продукции, выгрузку груза	52,70	Помещение (88,1 кв. м) в здании склада № 2 грузового двора и часть рампы (36,8 кв. м). **Срок аренды – 3 года** (16*)
55	Брестская обл., г. Барановичи, ул. Притыцкого, 1А/1	122,8	23,00 БАВ	518,83	Под склад, хранение товарной продукции, выгрузку груза	51,80	Помещение (86 кв. м) в здании склада № 2 грузового двора и часть рампы (36,8 кв. м). **Срок аренды – 3 года** (16*)
56	Брестская обл., г. Барановичи, ул. Притыцкого, 1А/1	931,6	93,80 БАВ	3 936,01	Под склад, хранение товарной продукции, выгрузку груза	393,60	Помещение (269,2 кв. м) в здании склада № 2 грузового двора, часть рампы (259,4 кв. м) и навес (403 кв.м). **Срок аренды – 3 года** (16*)
	16* Год постройки 1940. Имеется электроснабжение. Необходимые условия: заключение арендатором договоров на электроснабжение, вывоз ТКО. В договоре аренды будет предусмотрено одним из условий расторжения договора по требованию арендодателя – производственная необходимость						

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет 16,90 рубля.

Договор аренды заключается сроком на пять лет, если иное не указано в настоящем извещении.

Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится **25 февраля 2020 г. в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность **осмотра имущества**, право заключения договора аренды которого выставлено на аукцион, **обеспечивает арендодатель**.

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность использования объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом требований санитарных и противопожарных норм), а также размер коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:

– уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприниматели оплату производят **платежным поручением**!) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа – **задаток для участия в аукционе № 274 от 25.02.2020 по предмету аукциона № _____**), перечисляемый на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету торгов указана в соответствующей графе таблицы). **Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема документов;**

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

– подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложением следующих документов (бланк заявления можно получить у организатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:

- копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
- копии **платежного поручения** о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:

- легализованной в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
- копии **платежного поручения** либо иного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:

- копии документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
- копии **платежного поручения** о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

- заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (далее – Соглашение), бланк которого можно получить у организатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе **осуществляются с 22 января 2020 г. по 19 февраля 2020 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.**

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключительную регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная регистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов участников аукциона на аукционные номера, под которыми участники аукциона будут участвовать в аукционе. После проведения аукциона участники аукциона обязаны вернуть эти номера организатору аукциона.

Порядок определения победителя аукциона:

– торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;

– аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее – Победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 99 (девяносто девять) базовых величин на дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить **на текущий (расчетный) счет арендодателя** сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. **Информация о затратах доводится до сведения участников перед началом аукциона**.

Важно! *Договор аренды по результатам аукциона может быть заключен исключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную деятельность, не допускается.*

Договоры аренды имущества должны быть заключены в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

Телефоны для справок: отдел аукционов – + 375 (17) 327 40 22, **отдел аренды** – + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, **бухгалтерия** – + 375 (17) 328 36 58. **Интернет: www.mgcn.by**

Мінпрацы — пра зарплаты бюджэтнікаў

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ваенная служба падзяляецца на ваенную службу па прызыве і па кантракце. Артыкулам 2 Закона «Аб статусе ваеннаслужачых» вызначана, што ўсе, хто навучаецца ў ваенных навучальных установах, маюць статус ваеннаслужачых, якія праходзяць ваенную службу па кантракце. Такім чынам, ваенная служба па прызыве і ваенная служба па кантракце залічваюцца ў стаж працы ў бюджэтных арганізацыях.

Калі на падставе звестак працоўнай кніжкі немагчыма вызначыць статус арганізацыі для заліку стажу працы ў ёй у стаж працы ў бюджэтных арганізацыях, то залік стажу ажыццяўляецца на падставе звестак, атрыманых ад гэтых арганізацый, дзяржорганаў, у падпарадкаванні якіх знаходзіцца (знаходзілася) арганізацыя, або мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў па месцы яе размяшчэння. На падставе выкладзенага лічым, што для атрымання інфармацыі аб статусе іншых арганізацый, якія вас цікавяць, неабходна звярнуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў.

— Больш за 14 гадоў стажу працы выхавацелькай у дзіцячым садку не ўлічваецца пры ўстанаўленні надбаўкі толькі з прычыны, што садок належаў МАЗу. Гэта справядліва? Ці гэта не дзіцячы садок? І я была не выхавальнікам? 10 % надбаўкі ці 30 % — ёсць розніца?

Таццяна Лук'янчыкава, намеснік начальніка ўпраўлення аплаты працы ў бюджэтнай сферы:

— У адпаведнасці з пунктам 14 Інструкцыі аб памерах і парадку ажыццяўлення стымулюючых (акрамя прэміі) і кампенсавальных выплат, прадугледжаных заканадаўчымі актамі і пастановамі Саўміна, зацверджанай пастановай Мінпрацы і сацабароны ад 3 красавіка 2019 года № 13, перыяды работы ва ўстановах дашкольнай адукацыі, якія знаходзяцца ў ведамстве камерцыйных арганізацый (ААТ, РУП і іншых), у залік стажу працы ў бюджэтных арганізацыях не ідуць.

Адначасова тлумачым, што Указам Прэзідэнта ад 18 студзеня 2019 года № 27 вызначана, што пры ўвядзенні новай сістэмы аплаты працы не дапускаецца зніжэнне памераў налічанай заработнай платы (без прэміі) работнікаў бюджэтных арганізацый, якія дзейнічалі на момант увядзення новых умоў аплаты працы, у тым ліку з улікам вылічанай надбаўкі за стаж працы ў бюджэтных арганізацыях.

Пры гэтым магчымае зніжэнне памеру надбаўкі за стаж працы ў бюджэтных арганізацыях у параўнанні з памерам павышэння тарыфных ставак (тарыфных акладаў) за працу па спецыяльнасці (у галіне), вылічаным ў адпаведнасці з дзеючымі ўмовамі аплаты працы, павінна быць кампенсавана іншымі стымулюючымі (кампенсавальнымі) выплатамі, якія будуць устанаўлівацца кіраўнікамі бюджэтных арганізацый на падставе нарматыўных прававых актаў адпаведных рэспубліканскіх органаў дзяржкіравання. Такім чынам, зніжэння заработнай платы ў работнікаў у сувязі з выключэннем перыядаў работы ва ўстановах дашкольнай адукацыі ведамаснай прыналежнасці не адбудзецца.

— Ці застанецца прэмія ў 18 %, якую атрымліваюць цяпер настаўнікі? Калі не, то як жа яе раўназначна заменяць? Як будуць аплачвацца класнае кіраўніцтва, праверка сшыткаў? Вы ўпэўненыя, што стымулюючых і кампенсавальных выплат будзе хапаць, каб настаўнік не страціў у зарплаце? Маё меркаванне — сістэма аплаты працы была цалкам зразумелая. А па новай — суцэльныя пытанні, адказаў на якія не ведаюць пакуль ні адміністрацыя, ні бухгалтэрыя. Па нашых падліках, заробкі істотна знізяцца.

Таццяна Лук'янчыкава:

— У адпаведнасці з Указам ад 18 студзеня 2019 года № 27 на выплату прэмій накіроўваюцца сродкі, якія прадугледжваюцца ў адпаведных бюджэтах, у памеры 5 % ад сумы акладаў работнікаў. Памеры, парадак і ўмовы выплаты прэмій вызначаюцца згодна з палажэннямі, якія зацвярджаюцца кіраўнікамі бюджэтных арганізацый.

Умовы аплаты працы работнікаў у сферы адукацыі, у тым ліку стымулюючыя і кампенсавальныя выплаты, вызначаны пастановай Мінадукацыі ад 3 чэрвеня 2019 года № 71. Гэтай пастановай прадугледжаны надбаўка за высокія дасягненні ў працы работнікаў бюджэтных арганізацый сферы адукацыі і надбаўка за складанасць і напружанасць працы работнікам бюджэтных арганізацый сферы адукацыі. Памеры і парадак выплаты названых надбавак вызначаюцца кіраўнікамі бюджэтных арганізацый сферы адукацыі.

Як да 1 студзеня 2020 года, так і з 1 студзеня 2020 года гадзіны арганізацыйна-выхаваўчай работы і дадатковага кантролю вучэбнай дзейнасці ўключаюцца ў педагагічную нагрузку, у адпаведнасці з якой вызначаецца аклад з улікам педагагічнай нагрузкі (пастанова Міністэрства адукацыі ад 30 сакавіка 2007 года № 25).

Па тлумачэнні па пытаннях новых умоў аплаты працы педагагічных работнікаў з 1 студзеня 2020 года вы можаце звярнуцца ў аддзел адукацыі, спорту і турызму райвыканкама, галоўнае ўпраўленне адукацыі аблвыканкама, Міністэрства адукацыі.

Пры ўвядзенні новай сістэмы аплаты працы не дапускаецца зніжэнне памераў налічанай заработнай платы (без прэміі) работнікаў бюджэтных арганізацый, якія дзейнічалі на момант увядзення новых умоў аплаты працы. Гэтая норма з'яўляецца абавязковай пры фарміраванні з 1 студзеня 2020 года памеру аплаты працы работнікаў. Адпаведна, з улікам дадзеных кіраўніку бюджэтнай арганізацыі правоў па ўсталяванні памераў стымулюючых і кампенсавальных выплат ён не можа дапусціць зніжэння з 1 студзеня 2020 года памеру зарплаты (без прэміі) работнікаў бюджэтных арганізацый.

— Я 5,7 года прапрацавала ў ГА «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі» (не дзяржарганізацыя, але па аплаце працы прыраўнаваная да работнікаў бюджэтных арганізацый). Цяпер працую ў дзяржарганізацыі. У сувязі са зменамі ў аплаце працы ці залічваецца і мой стаж працы ў БРСМ?

Таццяна Гарбачова, кансультант упраўлення аплаты працы ў бюджэтнай сферы:

— Работнікам бюджэтных арганізацый выплачваецца стымулюючая выплата — надбаўка за стаж працы ў бюджэтных арганізацыях. Парадак ажыццяўлення выплаты гэтай надбаўкі вызначаны ў адпаведнай інструкцыі, зацверджанай пастановай Мінпрацы і сацабароны ад 3 красавіка 2019 года № 13.

Для мэт вылічэння надбаўкі за стаж працы ў бюджэтных арганізацыях у стаж працы залічваюцца перыяды працы ў бюджэтных арганізацыях Беларусі незалежна ад іх ведамаснай падпарадкаванасці і ў арганізацыях Беларусі, якія атрымліваюць субсідыі, калі іх работнікі прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый.

Пастановай Савета Міністраў ад 5 студзеня 2011 года № 14 зацверджаны пералік тыпаў арганізацый, якія атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый.

Перыяды працы ў іншых арганізацыях, у тым ліку грамадскіх, у стаж працы ў бюджэтных арганізацыях не залічваюцца. Адначасова тлумачым, што ў адпаведнасці з пунктам 12 Указа № 27 зніжэнне памераў налічанай заработнай платы работнікаў бюджэтных арганізацый (без прэміі), якія дзейнічалі на момант увядзення новых умоў аплаты працы, не дапускаецца, у тым ліку з улікам вылічанай надбаўкі за стаж працы ў бюджэтных арганізацыях.

Пры гэтым магчымае зніжэнне памеру надбаўкі за стаж працы ў бюджэтных арганізацыях павінна быць кампенсавана іншымі стымулюючымі (кампенсавальнымі) выплатамі, якія будуць устанаўлівацца кіраўнікамі бюджэтных арганізацый.

— Згодна з Указам № 27 работнікам бюджэтных арганізацый аказваецца матэрыяльная дапамога і даецца аднаразовая выплата на аздараўленне. Ці будуць устанаўлівацца такія выплаты ўнутраным і знешнім сумяшчальнікам арганізацыі?

Жанна Грынкевіч, кансультант упраўлення аплаты працы ў бюджэтнай сферы:

— Артыкул 349 Працоўнага кодэкса змяшчае нормы, абавязковыя для выканання з боку наймальніка ў дачыненні да давання гарантый і кампенсацый тым работнікам, якія працуюць па сумяшчальніцтве. У прыватнасці, гарантыі і кампенсацыі, прадугледжаныя Працоўным кодэксам, іншымі актамі заканадаўства, калектыўнымі дагаворамі, іншымі лакальнымі прававымі актамі, даюцца сумяшчальнікам у поўным аб'ёме, за выключэннем гарантый і кампенсацый, звязаных з атрыманнем адукацыі, якія даюцца толькі па асноўным месцы работы.

— Мая зарплата за снежань у каледжы складае 850 рублёў на рукі і ўключае ў сябе 1,3 стаўкі, стаж 27 гадоў, асабістую надбаўку 120 рублёў і прэмію 20 %. Згодна з новымі правіламі прэмія не большая за 5 %, з надбаўкамі наогул не ясна. У нас у каледжы адміністрацыя — гэта толькі дырэктар, ён ні з кім не раіцца з гэтай нагоды. Атрымліваецца, калі не будзе надбаўкі і прэмія ўсяго 5 %, то я адразу страчу як мінімум 200 рублёў?

Таццяна Лук'янчыкава:

— Не. Змена сістэмы аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый не закране памераў іх зарплаты на момант увядзення новых умоў аплаты працы. Указам Прэзідэнта ад 18 студзеня 2019 года № 27 вызначана, што пры ўвядзенні новай сістэмы аплаты працы не дапускаецца зніжэнне памераў налічанай заработнай платы (без прэміі) работнікаў бюджэтных арганізацый, якія дзейнічалі на момант увядзення новых умоў аплаты працы. З улікам дадзеных кіраўніку бюджэтнай арганізацыі правоў па ўстанаўленні памераў стымулюючых і кампенсавальных выплат ён не можа дапусціць зніжэння памераў зарплаты (без прэміі) работнікаў.

— Як будзе стымулявацца работа грамадскіх інспектараў па ахове працы і нявызваленых старшынь прафсаюзных камітэтаў? Раней гэта было прапісана ў Палажэнні аб надбаўках. Па новай сістэме аплаты працы ў Палажэнні аб матэрыяльным стымуляванні няма пунктаў, якія прадугледжваюць надбаўкі за такую грамадскую работу.

Таццяна Гарбачова:

— Заканадаўствам і да, і пасля 1 студзеня 2020 года пытанні стымулявання грамадскіх інспектараў па ахове працы і нявызваленых старшынь прафсаюзных камітэтаў бюджэтных арганізацый не рэгулююцца. Наймальнік можа стымуляваць работніка шляхам устанаўлення надбавак, памер якіх ён вызначае самастойна ў адпаведнасці з заканадаўствам.

— Чаму ў настаўніка-дэфектолага школы даплата за першую катэгорыю меншая, чым у настаўніка пачатковых класаў? Хіба мы адносімся да спецыялістаў, а не да педагогаў? Працуем з дзецьмі 20 гадзін у тыдзень. Праводзім 4—6 заняткаў у дзень, але настаўнікамі нас не лічаць.

Таццяна Лук'янчыкава:

— Умовамі аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый з 1 студзеня 2020 года даплаты за кваліфікацыйную катэгорыю работнікам не прадугледжаны. У рамках паўнамоцтваў, дадзеных пунктамі 8 і 9 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 студзеня 2019 года № 27, пастановай Мінадукацыі ад 3 чэрвеня 2019 года № 71 устаноўлены надбаўкі за спецыфіку работы ў сферы адукацыі, памер якіх дыферэнцыраваны па розных пасадах педагагічных работнікаў (у тым ліку настаўнікам-дэфектолагам і настаўнікам) у залежнасці ад кваліфікацыйнай катэгорыі, прысвоенай ва ўстаноўленым парадку.

— Працую фельчарам хуткай дапамогі. Хачу ўдакладніць наконт надбаўкі за складанасць і напружанасць працы. Наколькі працэс яе руху ў бок змяншэння або павелічэння павінен быць адкрыты? Я магу ведаць толькі свой паказчык ці быць у курсе астатніх? Хто павінен прысутнічаць пры яго змене? Пры якіх умовах ён можа стаць максімальным? Я так разумею, ва ўсіх работнікаў арганізацыі ён быць такім не можа?

Жанна Грынкевіч:

— Надбаўка за складанасць і напружанасць працы ўстанаўліваецца работнікам бюджэтных арганізацый, падначаленых і (або) якія ўваходзяць у сістэму Міністэрства аховы здароўя, а таксама работнікам бюджэтных арганізацый, падпарадкаваных мясцовым выканаўчым і распарадчым органам, якія адносяцца да вобласці дзейнасці Міністэрства аховы здароўя, у памеры да 200 % аклада ўключна.

Пералік работнікаў, якім устанаўліваецца надбаўка за складанасць і напружанасць працы, канкрэтны памер і парадак яе выплаты вызначаюцца кіраўнікамі бюджэтных арганізацый (п. 5 інструкцыі, зацверджанай пастановай Міністэрства аховы здароўя ад 13 чэрвеня 2019 года № 53).

У адпаведнасці з артыкулам 55 Працоўнага кодэкса (рэдакцыя ад 18 ліпеня 2019 года) наймальнік пры арганізацыі працы работнікаў абавязаны:

— ствараць умовы для азнаямлення работніка з лакальнымі прававымі актамі, якія закранаюць яго правы і абавязкі (п. 10 арт. 55);

— афармляць змены ўмоў і спыненне працоўнага дагавора з работнікам загадам (распараджэннем) і аб'яўляць яго работніку пад подпіс (п. 15 ст. 55).

Заканадаўствам не прадугледжаны абавязак наймальніка даваць работніку інфармацыю аб умовах працоўнага дагавора, што заключаецца з іншым работнікам.

**Падрыхтавала
Святлана БУСЬКО.**

Запрашальнік

ПАЗНАЁМІЦЦА З КУПАЛАМ У НОВЫМ ФАРМАЦЕ

Цалкам новая літаратурна-дакументальная экспазіцыя «Кропкі моцы», работа над якой доўжылася амаль паўгода, неўзабаве пачне прымаць экскурсантаў у філіяле Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы «Акопы» — у вёсцы Харужынцы Лагойскага раёна. Менавіта тут, на Лагойшчыне, у фальварку Акопы жылі маці і сёстры паэта, да якіх Купала прыязджаў на працягу 16 гадоў, тут былі напісаныя больш за 80 яго твораў, у тым ліку славутая п'еса «Паўлінка» і драма «Раскіданае гняздо».

Экспазіцыя размяшчаецца ў пяці залах, кожная з якіх адпавядае пэўнаму раздзелу — «Па Даўгінаўскім гасцінцы», «За свабоду сваю», «З цэлым народам гутарку весці», «Крыніца натхнення», «Па Бацькаўшчыну!». Таксама зладжаны асобныя зоны ў фармаце «актыўнага музея», дзе наведвальнікі могуць выйсці з ролі пасіўных назіральнікаў і стаць дзеючымі асобамі інтэрактыўных інсталяцый, што перадаюць настрой і дух пэўнага часу, месца і звязаных з імі асабістых гісторый.

Пра некалькі такіх частак «актыўнага музея» «Звяздзе» расказала **загадчык філіяла «Акопы» Алена МІКУЛІЧ:**

— Напрыклад, пры ўваходзе ў музей змешчана вялізная карта, якую дзеці могуць запомніць і далей скласці на асобным стале з маленечкіх картачак, паводле тых ці іншых дат і падзей у жыцці і творчасці паэта. У інтэрактыўнай бібліятэцы можна далучыцца да твораў Купалы. Яшчэ ў нас ёсць слуп, складзены з літар — з іх можна сабраць словы «Купала», «шчасце», «кветка» і «сонца». Адна з цікавых зон — тэатральная зала, у якой на рассоўных панэлях намаляваныя сцэны з «Паўлінкі» і «Раскіданага гнязда», а на падлозе ляжаць вялізныя кубікі, на кожнай грані якіх змешчаны фрагменты гэтых самых выяў: іх зноў жа трэба скласці, каб паўтарыць малюнак. Потым ёсць у нас вулей, з якім звязаная асобная гісторыя... Словам, пералічваць усе інтэрактыўныя пляцоўкі можна доўга, аднак, на маю думку, лепш прыйсці і ўбачыць на свае вочы, тым больш яны зацікавяць не толькі дзяцей, але і дарослых: у нас ёсць і што паглядзець, і што паслухаць, і ў што пагуляць.

Інтэрактыўныя пляцоўкі, дарэчы, зблытаць з іншымі немагчыма — яны адмыслова вылучаныя белым колерам, у той час як гістарычныя часткі экспазіцыі, інтэр'ер жылых пакояў наўмысна зроблены цемнаватымі, як, уласна, было пры Купалу на пачатку XX стагоддзя. Экскурсіі будуць праводзіцца на беларускай мове, а для шматлікіх расійскіх турыстаў — на рускай. Пачнуцца яны, цалкам магчыма, ужо на гэтым тыдні — сачыце за навінамі музея!

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота супрацоўнікаў музея.

На скрыжаваннях гісторыі

ВЯРТАННЕ НА РАДЗІМУ КНЯЗЁЎ ДРУЦКІХ-ЛЮБЕЦКІХ,

або Трагедыя старадаўняга роду

У вёсцы Новае Поле непадалёк ад Ракава знаходзіцца старадаўні сядзібна-паркавы ансамбль князёў Друцкіх-Любецкіх. У адным з будынкаў (дарэчы, помніку архітэктуры XIX стагоддзя), месціцца вучэбны корпус дзяржаўнага аграрна-эканамічнага каледжа. У Музеі народнай славы гэтай навучальнай установы невялікі пакой адведзены пад экспазіцыю, якая расказвае пра гісторыю княжацкага роду. Упершыню вывучаць і даследаваць радавод князёў пачаў беларускі гісторык Ігар Мельнікаў. Нядаўна вучоны адшукаў новыя здымкі, дакументы, успаміны, артэфакты, якія датычацца Друцкіх-Любецкіх. Азнаёміцца з матэрыяламі ўсе зацікаўленыя змаглі падчас выстаўкі «Новае Поле: на мяжы цывілізацый». Пра апошніх гаспадароў маёнтка, дзейнасць кантрабандыстаў, работу савецкіх і польскіх пагранічнікаў на ўчастку граніцы Новае Поле — Ракаў даследчык гатовы апавядаць гадзінамі...

Фота historiapobach.livejournal.com.

— Геранім Друцкі-Любецкі, адзін з апошніх прадстаўнікоў славутага роду, нарадзіўся ў 1861 годзе ў Пінску. Ён быў адукаваны чалавек, яго кар'ера развівалася паспяхова: сябра рады Мінскага сельскагаспадарчага таварыства, сябра назіральнай рады Таварыства ўзаемнага страхавання, старшыня аддзела па справах сельскай гаспадаркі і патрэб Палескага таварыства сельскай гаспадаркі. Землеўласнік удзяляў значную ўвагу павышэнню ўзроўню сельскагаспадарчай культуры і адукацыі сярод сялян, збіраў тэарэтычную інфармацыю для правядзення сельскагаспадарчых рэформаў у Паўночна-Заходнім краі Расійскай імперыі. Гэтую работу заўважылі і накіравалі ў камітэт пры Міністэрстве сельскай гаспадаркі і дзяржаўнай маёмасці. У сакавіку 1905 года Геранім у складзе дэлегацыі вёз петыцыю Мінскага сельскагаспадарчага таварыства, у якой падкрэслівалася неабходнасць увядзення ўсеагульнай асветы на родных мовах для жыхароў беларускіх губерняў, у Маскву. У 1906 годзе князь быў абраны дэпутатам Першай Дзяржаўнай думы ад Мінскай вобласці, — расказвае Ігар Мельнікаў.

Мяжа, якая прайшла па Беларусі 18 сакавіка 1921 года, падзяліла яе на дзве часткі. Больш за чатыры мільёны беларусаў апынуліся пасля Рыжскага мірнага дагавора ў складзе Польшчы. Але самае страшнае тое, што мяжа раздзяліла людзей, братоў, сваякоў, бульдозерам прайшла па іх лёсе. Не сталі выключэннем і Друцкія-Любецкія.

У 1919 годзе сям'я з'ехала ў Польшчу, але ўжо ў снежні бацька захварэў на іспанку і памёр у Варшаве. Уладара маёнткаў Стары Ракаў і Новае Поле на Міншчыне, Лунін на Піншчыне пахавалі на цэнтральных варшаўскіх могілках у Павонзках.

У сям'і Гераніма і Марыі Друцкай выхоўвалася чацвёра дзяцей: Марыя, Хрысціна, Юзаф і Канстанцін. Князь Канстанцін камандаваў Віленскай кавалерыйскай брыгадай. Падчас вераснёўскай кампаніі 1939 года ён трапіў у савецкі палон і вясной 1940-га быў расстраляны пад Кіевам. Трагічна склаўся лёс і Хрысціны. 6 мая 1921 года яна пераходзіла савецка-польскую граніцу, каб трапіць у радавы маёнтак. У пэўны момант князёўна ўбачыла ўзброеных чырвонаармейцаў, якія яе затрымалі. На гранічнай заставе яна папрасілася ў прыбіральню і, выбраўшы момант, пабегла. Яе заўважылі мясцовыя жыхары і закрычалі, маўляў, лаві арыштантку. На крык выбеглі пагранічнікі на чале з камандзірам Васілём Баравіком. Дзяўчына прапанавала ім грошы ўзамен на свабоду. Адзін з пагранічнікаў ударыў Хрысціну. Тады яна дастала пісталет і выстраліла ў Баравіка, а затым параніла яшчэ аднаго чырвонаармейца і перабегла граніцу. Але яе дагнала куля. Дабівалі параненую шабляй па галаве.

— Бальшавікі забралі цела князёўны, каб паказаць сваім начальнікам, што забілі польскага шпіёна, пры гэтым ахвяру раздзелі. Магчыма, праз гэта з'явіліся плёткі, што Хрысціну згвалцілі, — кажа Ігар Мельнікаў.

Пахавалі дзяўчыну ў крыпце на каталіцкіх могілках у Ракаве.

Пасля смерці дачкі князёўна Марыя звар'яцела, хадзіла па мястэчку, прыціснуўшы да грудзей фотаздымкі сваіх родных. Так яна і памерла ў лістападзе 1946 года і знайшла спачын побач з Хрысцінай.

Мяжа, якая прайшла па Беларусі 18 сакавіка 1921 года, падзяліла яе на дзве часткі. Больш за чатыры мільёны беларусаў апынуліся пасля Рыжскага мірнага дагавора ў складзе Польшчы. Але самае страшнае тое, што мяжа раздзяліла людзей, братоў, сваякоў, бульдозерам прайшла па іх лёсе. Не сталі выключэннем і Друцкія-Любецкія.

— Ігар Вячаслававіч, як вам удалося атрымаць такія цікавыя дакументы, каб папоўніць экспазіцыю?

— Унікальныя здымкі Канстанціна, Хрысціны, Марыі, асабістыя дакументы, успаміны перадалі нашчадкі славутага роду, якія жывуць у Польшчы. Мне ўдалося звязацца з унукам Канстанціна і праўнукам Іераніма Паўлам Дангелем, які запрасіў мяне прыехаць. Давялося таксама паразмаўляць з яго жонкай, з маці, якой ужо 93 гады. Менавіта яны і перадалі мне цікавыя артэфакты пра гісторыю свайго роду.

— Нашчадкі не сумуюць па радзіме сваіх продкаў?

— Насамрэч сумуюць. Яны ніколі не былі ў Новым Полі, Ракаве. Ім не ўдалося прыехаць на адкрыццё выстаўкі. Але, напэўна, прыедуць пазней.

— Чаму вас зацікавіла менавіта тэма Друцкіх-Любецкіх?

— Тэма даваеннай мяжы, трагедыя людзей, якія тут жылі, паміралі зусім не вывучана ў Беларусі. А цікавасць да яе вялікая як у нашай краіне, так і ў Польшчы. Бо яна аб'ядноўвае і беларусаў, і палякаў. І я раблю стаўку менавіта на тое, што нас аб'ядноўвае.

Дарэчы, выстаўка стане дзейнічаць пастаянна. Новыя артэфакты Ігар Мельнікаў падарыў музею. Пабываць у ім можа кожны ахвотны, папярэдне запісаўшыся на экскурсію.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Пантэон Айчыны

МАРЦІН ПАЧОБУТ-АДЛЯНІЦКІ (1728—1810)

У яго гонар манарх Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі адчаканіў медаль з надпісам Sic itur ad astra — «так ідуць да зорак». Гэта стала належным прызнаннем заслуг Марціна Пачобута-Адляніцкага. Ён быў асыпаны каралеўскімі міласцямі, карыстаўся пашанай у грамадстве, яго імя ведалі ў Еўропе — але толькі на старасці гадоў. Да таго часу Марцін Пачобут-Адляніцкі прайшоў не такі і лёгкі шлях навукоўца і асветніка. Больш за дваццаць гадоў кіраваў ён Галоўнай школай Вялікага Княства Літоўскага, рэарганізаванай пры ім у Віленскі ўніверсітэт. Пяць разоў запар яго выбіралі рэктарам.

Сына гарадзенскага крайчага Казіміра Пачобута-Адляніцкага і Алены з Глябовіч, здавалася, чакае звычайны лёс шляхціца: ці дзяржаўная служба, ці прыслужванне ўплывовым магнатам, а можа, жыццё ў родавым маёнтку. Пасля заканчэння вучобы ў Гарадзенскім езуіцкім калегіуме ў 1743 годзе малады Пачобут доўга не мог вызначыцца з жыццёвым шляхам. Бацька не ўхваляў яго жаданне працягваць вучобу, лічыў, што сын павінен служыць манарху і краіне — досыць з яго навукі. Упарты юнак насуперак бацьку ўступіў ў манаскі ордэн езуітаў, адмовіўся ад свецкага жыцця. Затое ў яго з'явілася магчымасць працягваць вучобу: спярша ў Слуцкай гімназіі, а пасля ў Полацкім езуіцкім калегіуме. Маладога чалавека прыцягвала філасофія, а таму ён яшчэ два гады вывучаў яе ў Віленскай акадэміі.



Там Пачобут захапіўся астраноміяй, у якой убачыў і таямніцы непазнанага, і паэтычную чароўнасць, і філасофскую мудрасць. Практычную карысць астраноміі Пачобут-Адляніцкі добра разумеў, але ён меў паэтычную душу, і зоркі чаравалі яго сваёй загадкавасцю і харавством. Таму ў дзённіку назіранняў ён даваў ім азначэнні: «Гэта прыгожая зорка», ці «Гэта вельмі прыгожая зорка», і нават свае навуковыя паведамленні любіў прадстаўляць у вершах.

Пасля вучобы ў парыжскай Сарбоне, дзе Марцін вывучаў фізіку і матэматыку, ён апантана заняўся стварэннем у Вільні абсерваторыі. З манаха-езуіта атрымаўся не святар, хоць яму і далі парафію, а навуковец-даследчык, не прыхільнік дагматаў, а шукальнік новага. «Мы маем шмат прыкладаў як са сферы зямной, гэтак і нябеснай фізікі аб тым, што ўсё тое, што на сённяшні час з'яўляецца вельмі карысным, раней здавалася нам не вартым увагі і працы фізікаў або астраномаў. Ранейшыя забабоны і памылкі таму павінны служыць нам папярэджаннем, каб мы не зрабілі новых», — лічыў Марцін.

У Марціна не было ні прафесійных памочнікаў-астраномаў, ні патрэбных прылад, ў 1761 годзе ён зноў адправіўся ў Еўропу па веды і абсталяванне. У абсерваторыях Марселя, Авіньёна і Неапаля Марцін два гады памнажаў свае веды, назіраў за зоркамі і вынікі доследаў друкаваў у французскай астранамічнай літаратуры. Пасля былі гады выкладання матэматыкі ў Наваградскай гімназіі і астраноміі ў Віленскай акадэміі. Адначасова ён абсталяваў абсерваторыю на адной з вежаў корпуса акадэміі і займаўся доследамі. Пачобут-Адляніцкі вылічыў геаграфічную шырату і даўгату Вільні і іншых гарадоў ВКЛ, за што атрымаў тытул каралеўскага астранома.

У 1772 годзе ён адкрыў новае сузор'е, назваў яго «Шчытом Сабескага», а самую яркую зорку ў ім — у гонар караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага «Каралеўскі цялец Панятоўскага». Адкрыццё прынесла Пачобуту-Адляніцкаму еўрапейскую славу і новыя турботы. У сувязі са скасаваннем езуіцкага ордэна маёмасць акадэміі перайшла да Адукацыйнай камісіі. Пачобут аддаў шмат сіл, каб захаваць абсерваторыю, на якую камісія не давала сродкаў. Ён нават заявіў, што пойдзе ў свет з кіем і торбай шукаць міласціну. Гэты дэмарш прымусіў караля знайсці сродкі, падтрымаць вучонага і выдаць у яго гонар медаль, каб не абляславіцца на ўвесь свет.

Калі ў Еўропе заслугі Пачобута-Адляніцкага ацанілі, выбралі членам-карэспандэнтам Парыжскай каралеўскай акадэміі, то на радзіме ён залежаў ад капрызаў і волі старшыні Адукацыйнай камісіі віленскага біскупа Масальскага, які траціў адукацыйныя грошы на свае патрэбы. Толькі ў 1780 годзе, калі ўсёмагутны Масальскі ўжо не змог працівіцца агульнаму выбару, Пачобута-Адляніцкага аднадушна выбралі рэктарам. Пасля ён яшчэ чатыры гады перавыбіраўся на гэтую пасаду. З акадэміі вучоны зрабіў Галоўную школу Вялікага Княства Літоўскага, дзе студэнты атрымлівалі свецкую адукацыю. Пачобут захаваў сваю ўстанову ў нялёгкія часы захопу краю Расіяй, паўстання Касцюшкі (на якое ён ахвяраваў свае зберажэнні), змены ўлад. Часам яму даводзілася быць дыпламатам. У 1802 годзе імператар Аляксандр I наведаў школу, у абсерваторыі назіраў за новаадкрытым астэроідам Цэрэрай. Гэтая сустрэча і прыватная гутарка са славутым вучоным паспрыялі выхаду ўказа ад 4 красавіка 1803 года аб адкрыцці на аснове школы ўніверсітэта.

Жыццё Марціна Пачобута-Адляніцкага завяршылася ў славе і пашане. Ён працаваў у абсерваторыі — дакладна вызначыў размяшчэнне Меркурыя, а па яго звестках славуты французскі астраном Жан Лаланд склаў новыя астранамічныя табліцы, — сачыняў лацінскія вершы. Адмовіўся ад сану біскупа, каб не траціць час на пустыя заняткі. Апошнія два гады жыцця ён правёў у Дынабургскім езуіцкім кляштары, нібыта хацеў аддаць і Богу часцінку сваёй светлай душы.

Вітаўт ЧАРОПКА.

Асоба і час

СЛАВУТЫ СЫН ТРОХ НАРОДАЎ

Вяртаюцца з небыцця, нібы чароўная птушка Фенікс, многія стагоддзямі занядбаныя мясціны маёй любімай Смаргоншчыны — куточка Беларусі з багатай гісторыка-культурнай, архітэктурнай і духоўнай спадчынай. Шмат якія ацалелыя храмы могуць прэтэндаваць на званне помнікаў сусветнай культуры, манументальныя збудаванні ды палацы нагадваюць пра колішнюю значнасць мясцін і ўплывовасць іх гаспадароў...

Імя Міхала Клеафаса Агінскага яшчэ ў 2013-м — напярэдадні 250-годдзя з дня яго нараджэння — Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКА вызначыла як прыярытэтнае сярод памятных юбілейных дат, а 2015 год быў абвешчаны Годам Агінскага. Яго згадваюць у ліку выдатных дзеячаў як у Польшчы, так і ў Расіі і, зразумела ж, у Беларусі.

Нарадзіўся Міхал Клеафас 25 верасня 1765 года ў Гузаве, што каля Варшавы. Ён быў сынам каралеўскага сенатара і ваяводы Троцкага Анджэя Агінскага і яго жонкі Паўліны з Шэмбекаў. Ва ўзросце 21 год Міхал Клеафас быў абраны дэпутатам сейма ад Троцкага ваяводства і прызначаны фінансавым упаўнаважаным Фінансавай камісіі.

Гады жыцця і дзейнасці князя Міхала Клеафаса Агінскага — гэта эпоха падзелаў Рэчы Паспалітай суседнімі дзяржавамі і наступнай пасля нацыянальна-вызваленчай барацьбы, час абуджэння антыманархічных настрояў. За сваё вельмі насычанае падзеямі жыццё прадстаўнік слаўнага роду Агінскіх пабываў у ролі дэпутата сейма ў Варшаве, паўстанца пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі і Якуба Ясінскага, быў прадстаўніком паўстанцкіх арганізацый у Канстанцінопалі і сенатарам Расійскай імперыі, сустракаўся з імператарам Францыі Напалеонам і рускім царом Аляксандрам I.

У сусветную гісторыю Міхал Клеафас увайшоў як буйны палітычны дзеяч, дыпламат, паўстанец, музыкант. Сапраўдную славу ён займеў як кампазітар і аўтар цудоўнага паланэза «Развітанне з Радзімай». Знаўцы сцвярджаюць, што напісаны гэты шчымліва-душэўны музычны твор быў менавіта на Смаргоншчыне, дзе і сёння ў аграгарадку Залессе стаіць у атачэнні старажытных дрэў колішняга англійскага парку чароўны палац. Сучаснікі, прыхільнікі творчасці Міхала Клеафаса, называлі гэтыя мясціны паўночнымі Афінамі.

Драўляная сядзіба ў Залессі перайшла ў спадчыну Міхалу Клеафасу ў пачатку дзевятнаццатага стагоддзя ад яго бяздзетнага дзядзькі, кухмістра ВКЛ Францыска Ксаверыя. Праз нейкі час новы гаспадар пачаў будаваць побач мураваны палацык у стылі класіцызму, а навакольную тэрыторыю добраўпарадкоўваць у адпаведнасці з



тагачаснай модай. Непаўторную чароўнасць надавалі парку маляўнічы стаў з Лебядзіным востравам, шматлікія альтанкі, масткі, кветкавыя клумбы, аранжарэя з унікальнымі экзатычнымі раслінамі.

На жаль, час і ваенныя падзеі не пашкадавалі гэтую прыгажосць. Тым не менш на працягу дзесяцігоддзяў дзякуючы энтузіязму мясцовых жыхароў і прыезджых аматараў даўніны, прыхільнікаў Агінскага, захоўваўся будынак сядзібы, папулярызавалася творчасць кампазітара. У 2014 годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё будынка пасля рэстаўрацыі, а налета завяршылася абсталяванне экспазіцыі. Адкрыццё музея стала сапраўдным ушанаваннем памяці славутага дзеяча ВКЛ і падарункам для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю.

Дарэчы, Міхал Клеафас быў выдатны педагог. Варты ўвагі яго ліст-наказ сыну Ірэніюшу, які збіраўся ад'язджаць на вучобу ў Італію. І сын, і дочкі ўсё жыццё імкнуліся адпавядаць бацькоўскаму запавету. Так, набыўшы адукацыю за мяжой, Ірэніюш яшчэ ў 1838 годзе, прыехаўшы на сталае месца жыхарства ў Жамойцію, адмяніў тут прыгонны лад. Але адмяніў не такім чынам, як зрабілі ў Расійскай імперыі праз дваццаць гадоў пасля яго, пакінуўшы сялян ні з чым. Ірэніюш разам з камандай спецыялістаў распрацоўваў і ўкараняў праграму, якая дапамагала былым прыгонным пачынаць самастойную гаспадарчую дзейнасць. Пры ім пачалі дзейнічаць сістэма ашчадных кас, крэдытныя саюзы для кожнага сектара работнікаў. Пазней была адкрыта першая ў Літве сельскагаспадарчая бясплатная школа, выкладанне ў якой вялося на мове мясцовага насельніцтва. Развіваліся навука і мастацтва.

Ёсць мудрая прыказка: хто не памятае пра мінулае, не мае будучыні. Маючы магутныя карані, у тым ліку духоўную спадчыну Міхала Клеафаса Агінскага, беларусы могуць смела глядзець у заўтрашні дзень.

Антон АНТОНАЎ,
вучань СШ № 1
г. Смаргонь.

Парад планет

Экспедыцыя на ўсё жыццё...

Вучоныя з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Швецыі, Германіі, Францыі, Канады на мінулым тыдні ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь абмяркоўвалі пытанні, звязаныя з сярэднявечнай археалогіяй і нумізматыкай. У час канферэнцыі прагучала больш за сотню дакладаў, даследчыкі расказвалі пра апошнія знаходкі, дзяліліся новымі ведамі, абмяркоўвалі актуальныя пытанні, звязаныя з трансфармацыяй пахавальных практык ва Усходняй Еўропе.

Прадстаўнічая канферэнцыя была прысвечана памяці археолага і нумізмата Аляксандра Плавінскага (1952—2019). Ён даследаваў курганныя могільнікі на тэрыторыі Падняпроўя і ў паўночна-заходняй Беларусі, удзельнічаў у раскопках у Мінску і пад Рагачовам, на Уздзеншчыне, Браслаўшчыне, Мядзельшчыне... У апошняй экспедыцыі — гэта быў курганны могільнік Наўры — разам з ім працавалі два яго сыны, якія таксама сталі археолагамі. У лагеры тады нават жартавалі, што гэта «парад планет» — маўляў, тры Плавінскія капаюць у адным месцы.

«Аляксандр Мікалаевіч Плавінскі належаў да тых археолагаў, для якіх прафесійнае рамяство, рамяство палевіка было найважнейшае», — згадаў **старшыня аргкамітэта канферэнцыі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Ігар МАРЗАЛЮК.** Ён падкрэсліў, што ніхто не зрабіў столькі для кафедры археалогіі Белдзяржуніверсітэта, як Аляксандр Плавінскі і Валянцін Рабцэвіч: гэтыя таленавітыя вучоныя дапамагалі авалодаць рамяством шматлікім сваім студэнтам, сумесна праводзілі раскопкі курганных могільнікаў Ветачка, Гадзілавічы, Каласы, Мадора, Цагельня, Юдзічы, Гаравец, Навасёлкі, Нагаўкі, Наўры, Мілты, Таўкачэвічы, Харчычы, Ахрэмаўцы, Опса, Укля.

Акрамя палявой работы Аляксандр Плавінскі займаўся кансервацыяй і рэстаўрацыяй археалагічных артэфактаў, працаваў дырэктарам музея гісторыі БДУ, загадчыкам вучэбнай лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта. Шматлікія яго вучні і калегі з цеплынёй згадваюць пра неверагоднае пачуццё гумару, сціпласць і спагадлівасць свайго настаўніка. Асобныя з гэтых успамінаў можна ўбачыць на выстаўцы «Экспедыцыя працягласцю ў жыццё», якая цяпер праходзіць у Нацыянальным гістарычным музеі. Старэйшы сын Плавінскага Мікалай паведаміў, што тут сабраныя фатаграфіі не толькі з сямейнага архіва, але і прапанаваныя калегамі бацькі, і здымкі ўсё працягваюць паступаць. Гэта не толькі справаздача са шматлікіх экспедыцый, у якіх удзельнічаў вядомы археолаг, але і знаёмства з адной з самых рамантычных прафесій, з побытам даследчыкаў, што дазваляе дакрануцца да аднаго археалагічнага лёсу працягам амаль паўстагоддзя.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор аукциона	ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Продавец	ЗАО «АТЛАНТ», г. Минск, пр-т Победителей, 61

Предмет аукциона – Имущество, реализуемое одним лотом, в следующем составе:

Наименование, назначение	Общ. площадь	Инв. номер
База РСУ (здание специализированное иного назначения)	2714 кв. м	110/С-107599
Составные части и принадлежности: две пристройки. **Адрес:** Брестская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, 213/1, База РСУ, 1,4 км севернее д. Антоново		
Склады РСУ (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ)	322,6 кв. м	110/С-107598
Адрес: Брестская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, 213/2, склады РСУ, 1,4 км севернее д. Антоново		

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,7077 га для обслуживания базы РСУ и складов РСУ

Начальная цена с НДС 20 %	338 688,00 бел. руб. (снижение на 20 %)
Сумма задатка	30 000,00 бел. руб.

Задаток перечисляется на счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок заключения договора купли-продажи: 20 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение **30 (тридцати) календарных дней** после заключения договора купли-продажи

Дополнительная информация: победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, возмещает продавцу затраты по проведению рыночной оценки предмета аукциона **в сумме** 666,90 бел. руб.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов **www.cpo.by**

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 21.11.2019 г.

Дата и время проведения аукциона	**04.02.2020** в 14.00 по адресу: **г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»**
Дата и время окончания приема документов	**03.02.2020** до 17.00 по адресу: **г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»**
Контактные телефоны	**+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by**

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Ростэм»

Лот	Наименование	Местонахождение	Начальная цена без НДС, бел. руб.	Задаток, бел. руб	Шаг аукциона без НДС, бел. руб.
1	Доля в уставном фонде Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Илья» в размере 100 %	Минская область, Вилейский р-н, д. Ободовцы	6 916 000,00	691 600,00	345 800,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся вторые повторные торги. Публикации об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» № 187 от 02.10.2019 г. стр. 10., № 230 от 04.12.2019 г. стр. 6.
Окончание приема заявлений – в 18.00 04.02.2020

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо единственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 0,75 % от начальной цены предмета торгов.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 06.02.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте **https://orgtorg.by.**

До подачи заявления необходимо внести задаток на **р/с BY36ALFA30122215570040270000** в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ЗАО «Ростэм» (Лот №__), проводимом __.__.2020 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни (пн.–чт. 09.00-18.00, пт. 10.00–16.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра **Лота № 1**: **+375 (44) 759-42-67, Михаловский Эдуард Михайлович**;

Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона	**ООО «Фрондера»: ☎ 8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru сайт https://orgtorg.by/**
Продавец	ЗАО «Ростэм» в лице антикризисного управляющего ООО «Центр финансового оздоровления «Партнер-Консультант» ☎ 8 (029) 365-06-97

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион

Организатор торгов: **ЗАО «Белреализация»** (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, **BELTORGI.BY.**

Продавец: Государственное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (УНП 690608054) в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ», тел. +375 (17) 395-81-34.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены **5 февраля 2020 г**. в **11.00** по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

№ п/п	Предмет торгов	Начальная цена, бел. руб. без НДС
1	Автомобиль GAZ-32213 (рег. знак АК 0737-5), 2010 г. в.	5040,00
2	Автомобиль MAZ 437143 (рег. знак АО 8117-5), 2008 г. в.	4480,00
3	Автомобиль MAZ 6303А8 (рег. знак АР 1291-5), 2010 г. в.	24 640,00
4	Прицеп MAZ 837810-022 (рег. знак А 9455 В-5), 2010 г. в.	4620,00
5	Кран башенный	11 280,00
6	Станок строгальный 4-х	4160,00
7	Пилорама Р63 4 Б	4000,00
8	Станок угло-зачист. СА-606	2160,00
9	Машина двухгол. DK 502	4160,00
10	Стол для раскроя стекла	16 800,00
11	Пила для резки дистанц. проф.	2800,00
12	Экструдер гидравлический	26 240,00
13	Оборудование для засыпки сита	2480,00
14	Кондиционер для охлаждения	4560,00
15	Бутилэкструдер 7,5 кг	12 560,00
16	Авт. линия для производства стеклопакетов	47 840,00
17	Электропневматический стол	3520,00
18	Двухголовочная пила	6400,00
19	Пресс ZPX 14378	2400,00

Местонахождение: Минская обл., г. Молодечно, ул. Сухая, 73, тел. для осмотра 80296055342.

Для участия в торгах необходимо в срок с 22.01.2020 г. до 09.00 по 04.02.2020 г. до 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте **BELTORGI.BY.** 2. Перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, заключить договор купли-продажи не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола по результатам торгов. Срок оплаты предмета торгов: по условиям договора купли-продажи, но не позднее 30 календарных дней со дня проведения торгов. Все мероприятия, связанные со снятием имущества с учета, осуществляет покупатель собственными силами и за свой счет. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от **03.12.2019 г.**

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества Частного предприятия «Транспортное бюро»

Лот № 1: MAN 8-224 (грузовой фургон тентовый), кузов (рама) № WMAL34ZZZYG144573, г. в. – 1999. Начальная цена без НДС – 18 000,00 бел. руб. Задаток – 1800,00 бел. руб. Шаг аукциона – 900,00 бел. руб. **Лот № 2:** MAN 8-224 (грузовой фургон тентовый), кузов (рама) № WMAL34ZZZYG144550, г. в. – 1999. Начальная цена без НДС – 14 000,00 бел. руб. Задаток – 1400,00 бел. руб. Шаг аукциона – 700,00 бел. руб. **Лот № 3:** IN. PROIZV HWTPAS1383 (прицеп бортовой тентовый), кузов (рама) № W09TPS213X0H49412, г. в. – 1999. Начальная цена без НДС – 4 400,00 бел. руб. Задаток – 400,00 бел. руб. Шаг аукциона – 220,00 бел. руб. **Лот № 4:** IN. PROIZV HWTPAS1383 (прицеп фургон тентовый), кузов (рама) № W09TPS213X0H49413, г. в. – 1999. Начальная цена без НДС – 3 800,00 бел. руб. Задаток – 350,00 бел. руб. Шаг аукциона – 190,00 бел. руб. Местонахождение: Витебская обл., г. Орша, ул. Марата, 111а.

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Лот (Лоты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, обязан подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения открытого аукциона (после предъявления Продавцу документов, подтверждающих оплату стоимости услуг и затрат Организатора аукциона). 2. Оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота (Лотов) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору аукциона стоимость затрат и стоимость услуги Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения открытого аукциона

Аукцион состоится 26.02.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе и перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в аукционе, содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Результаты аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона.

Продавец: частное предприятие «Транспортное бюро», Витебская обл., Оршанский р-н, Устенский с/с, аг. Устье, д. 24, к. 4, тел. 8 (029) 604-08-89.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. **Получатель** – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 26.02.2020 (частное предприятие «Транспортное бюро», Лот №__). Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 21.01.2020 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений – 24.02.2020 в 11.00.

Контактное лицо для осмотра Объектов: Кудряшов Алексей Александрович, тел.: 8 (029) 717-70-10, 8 (029) 662-47-03.

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Положения о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 08.01.2013 № 16 и Условий проведения открытого аукциона по продаже Объектов частного предприятия «Транспортное бюро»

☎ Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

---

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: 8 (0212) 24-63-12, 8 (029) 510-07-63.

Продавец: Открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР», 210101, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, тел.: 8 (0212) 55-11-81, 8 (044) 5941732.

Повторный аукцион 04.02.2020 в 15.00.

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163118, площадью – 303,5 кв. м, наименование – бытовые помещения, назначение – ромещение неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. **Нач. цена**: 12 918,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 291,80 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163116, площадью 584,6 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/ 19-11б. **Нач. цена**: 26 971,72 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 697,17 бел. руб.

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163119, площадью 555,1 кв. м, наименование – бытовые помещения, назначение – помещение неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11. **Нач. цена**: 20 699,17 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 069,91 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-123350, площадью 161,8 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе,81/19-14. **Нач. цена:** 5 293,84 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 529,38 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163107, площадью 330,4 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16. **Нач. цена**: 13 510,24 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 351,02 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163111, площадью 265,5 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16в. **Нач. цена**: 10 862,07 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 086,20 бел. руб.

Лот № 7. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163108, площадью 37,7 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16а. **Нач. цена:** 1 535,98 бел. руб. без учета НДС. **Задаток:** 153,59 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163109, площадью 142,3 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16б. **Нач. цена:** 5 818,09 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 581,80 бел. руб.

Лот № 9. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184038, площадью 556,7 кв. м, наименование – производственное помещение, назначение – производственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-19. **Нач. цена**: 16 807,23 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 680,72 бел. руб.

Лот № 10. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186394, площадью 409,7 кв. м, назначение – складское помещение, наименование – склад, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/4-1. Обременение: договор аренды сроком до 17.01.2024. **Нач. цена**: 19 380,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1938,00 бел. руб.

Лот № 11. Капитальное строение с инв. № 200/С-86464, объем – 288 куб. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, резервуар вблизи здания № 81/30, наименование – резервуар, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения. **Нач. цена**: 16302,16 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1630,21 бел. руб.

Лот № 12. Изолированное помещение с инв. № 200/D-172940, площадью 595,5 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-5а, наименование – производственное помещение, назначение – производственное помещение. **Нач. цена**: 23 516,93 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 351,69 бел. руб.

Лот № 13. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184032, площадью 134,4 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-13, наименование – гараж, назначение – помещение транспортного назначения. Обременение: договор аренды № 13 от 01.09.2018 сроком по 31.08.2023. **Нач. цена**: 14 071,33 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1407,13 бел. руб.

Лот № 14. Изолированное помещение с инв. № 200/D-181327, площадью 76 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/48-2, наименование – нежилое помещение, назначение – помещение неустановленного назначения. Обременение: договор аренды № 5 от 01.06.2019 сроком по 31.05.2029. **Нач. цена**: 7 449,91 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 744,99 бел. руб.

Лот № 15. Изолированное помещение с инв. № 200/D-187631, площадью 1091,8 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81-37, наименование – производственное помещение, назначение – производственное помещение. Изолированное помещение с инв. №200/D-187156, площадью 399,8 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81-10, наименование – производственное помещение, назначение – производственное помещение. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым № 240100000001002833. **Нач. цена**: 145 114,87 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 14 511,48 бел. руб.

Лот № 16. Кап. строение с инв. № 200/С-73624, площадью 4211,2 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 корп. 18, наименование – здание столовой, назначение – здание специализированное для общественного питания. Составные части и принадлежности: рампа, ступени. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым № 240100000001002628**.** **Нач. цена**: 284 023,15 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 28 402,31 бел. руб.

Лот № 17. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186402, площадью 46,3 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/4-8, наименоваие – склад, назначение – складское помещение. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым № 240100000001002628. **Нач. цена**: 4 240,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 424,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: **04.02.2020 в 15.00** по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 21.01.2020 с 08.30 по 03.02.2020 до 17.30. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым №240100000001002628. Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 09.04.2019, 27.04.2019, 15.06.2019, 24.08.2019, 29.08.2019, 19.09.2019, 03.10.2019, 31.10.2019, 31.10.2019 газета «Республика» 27.08.2019. **Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566**. **Условия аукционов**: победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по подготовке документации на р/с, указанный в протоколе аукциона, подписать договор купли-продажи в течение 20 календарных дней со дня проведения аукциона, оплатить объект в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, оплатить НДС сверх цены продажи объекта. **Аукцион проводится** в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел.: +375 (44) 5941732.

Партызанскія будні

У зонах, свабодных ад фашыстаў, працавалі электрастанцыі і цырульні

1 мая 1943 года ў чашніцкай брыгадзе «Дубава» на Віцебшчыне ў спецыяльна пабудаванай зямлянцы адкрылася партызанская карцінная галерэя. Палотны апавядалі пра барацьбу і побыт партызан, пра знішчаныя акупантамі вёскі. Падчас блакады ў 1944 годзе, калі варожае кола змыкалася, карціны давялося зняць з падрамнікаў. Іх скруцілі ў рулон, уклалі ў медную трубу і закапалі ў зямлю. Сёння гэтыя каштоўнасці захоўваюцца ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і ў Музеі народнай славы ва Ушачах.

У партызанскіх атрадах былі не толькі мастакі, — музыкі давалі канцэрты, можна было глядзець дакументальныя і мастацкія фільмы, якія дастаўляліся з Вялікай зямлі. Агітбрыгады і ансамблі выступалі ў брыгадах і перад насельніцтвам. У зямлянках, шалашах і проста на лясных палянах працавалі школы.

Першыя партызанскія зоны на Беларусі з'явіліся ўвосень 1941-га. А да канца 1943 года пад кантролем партызан знаходзілася ўжо да 60 працэнтаў тэрыторыі рэспублікі. Існавала больш за 20 буйных партызанскіх зон. Гэта быў надзейны тыл, дзе размяшчаліся партызанскія аэрадромы, базы партызанскіх фарміраванняў.

На вызваленых землях аднаўляліся савецкія органы ўлады. Працавалі млыны, хлебапякарні, гарбарныя, кравецкія, шавецкія, збройныя майстэрні, шпіталі. Напрыклад, вясной 1943 года ў Расонах дзейнічалі электрастанцыя, сталоўка, цырульня і нават дом адпачынку для партызан, якія аднаўляліся пасля раненняў. У Полацка-Лепельскай зоне партызаны наладзілі работу двух скіпідарна-дзягцярных заводаў, 80 кавальна-слясарных, 54 гарбарных, 47 сталярна-бандарных майстэрняў, ганчарнага прадпрыемства. У зоне працавалі тры электрастанцыі, шэсць млыноў, на 20 невялікіх алейных заводах перапрацоўвалі насенне льну. Партызаны дапамагалі сялянам у палявых работах і ахоўвалі населеныя пункты ад магчымых нападзенняў карнікаў.



СТРОГО СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ

Начальника Центрального Штаба Партизанского Движения при Ставке Верховного Главнокомандования

№ 0042

14 июля 1943 г.

г. Москва

О ПАРТИЗАНСКОЙ РЕЛЬСОВОЙ ВОЙНЕ НА КОММУНИКАЦИЯХ ВРАГА

Загад пра разгортванне рэйкавай вайны.

Мы сёння многа ведаем пра партызанскую барацьбу, пра ўнёсак народных мсціўцаў у Перамогу. Але сучаснаму чытачу, напэўна, цікава будзе даведацца не толькі пра змаганне, але і пра тое, як добра і маштабна было арганізавана такое супраціўленне: як людзі абжываліся ў лесе, здабывалі ежу, наладжвалі побыт. Пра ўсё гэта можна прачытаць у кнізе «Беларусь партызанская», над якой выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» працавала разам з Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь, Беларускім дзяржаўным архівам кінафотафонадакументаў, Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, абласнымі і раённымі гісторыка-краязнаўчымі музеямі.

Партрэты партызан, зробленыя мастаком Бжэзоўскім у 1943 годзе.

Гэта наш унікальны вопыт, пра які многім жыхарам розных куткоў былога Савецкага Саюза раней было невядома. І для таго каб кніга была даступная як мага большай колькасці чытачоў, тэкст у ёй пададзены на дзвюх мовах — рускай і англійскай.

Старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Аляксандра КУЗНЯЦОВА-ЦІМАНАВА расказала, што вучоныя, якія стваралі артыкулы для гэтай энцыклапедыі, стараліся зрабіць кнігу зразумелай і цікавай для ўсіх. Перад аўтарамі стаяла няпростая задача: акумуляваць і адабраць найважнейшую інфармацыю і пры гэтым данесці людзям складаную акадэмічную гісторыю на больш простай мове.

Сёння выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя» шукае новыя формы падачы матэрыялу, якія маглі б зацікавіць сучасную моладзь. Кніга «Беларусь партызанская» шыкоўна афармлена. У ёй каля 600 ілюстрацый, тут можна ўбачыць багата архіўных крыніц. Таксама азнаёміцца з архіўнымі крыніцамі (дырэктывамі, данясеннямі, справаздачамі, малюнкамі, зробленымі партызанскім мастаком, картай, клятвай партызан, улёткамі, рукапіснымі часопісамі і дзённікамі, якія вяліся ў партызанскіх атрадах) можна было падчас прэзентацыі выдання на выстаўцы, арганізаванай Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь.



Карта дыслакацыі партызанскіх атрадаў (1944 год).

КІНАХРОНІКА СВЕДЧЫЦЬ...

За гады вайны было знята больш за тры з паловай мільёны метраў плёнкі — на восемдзесят сутак бесперапыннага прагляду

Кінахроніка апавядае пра найважнейшыя баявыя аперацыі, вызваленні населеных пунктаў, знаёміць з героямі, сведчыць пра зверствы, што чыніліся фашыстамі. Кінааператары ваеннага перыяду разам з байцамі Чырвонай Арміі і партызанамі ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях, таму акрамя камеры ў іх з сабой часта былі аўтамат, пісталет і дзве гранаты. Зброяй даводзілася карыстацца даволі часта, бо ў пагоні за каштоўнымі кадрамі яны імкнуліся трапіць у цэнтр падзей.

Усяго на лініі фронту і ў партызанскіх падраздзяленнях працавала 308 франтавых кінааператараў. Кожны чацвёрты з іх загінуў.

Даведацца больш пра кіналетапісцаў вайны, паглядзець знятыя імі кадры і пазнаёміцца з дакументамі тых часоў можна было падчас прэзентацыі мультымедыйнага праекта «Іх зброя — кінакамера». Яго падрыхтавалі Нацыянальны архіў РБ, Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў, Музей гісторыі беларускага кіно і кінастудыя «Беларусьфільм».

Беларускія аператары з Мінскай студыі кінахронікі з першых дзён вайны ўвайшлі ў склад спецыяльных франтавых кінагруп. Іосіф Вейняровіч трапіў на Браншчыну, Уладзімір Цяслюк — пад Смаленск, Майсей Бераў — на Заходні фронт. Знятыя сюжэты адсылаліся ў Маскву на Цэнтральную студыю дакументальных фільмаў. Многія з аператараў атрымалі высокія ўзнагароды, пра што сведчаць дакументы, якія захоўвае Нацыянальны архіў.

Ваенны кіналетапіс вёўся з першых дзён вайны. Ужо праз месяц пасля яе пачатку за разгортваннем падзей на франтах сачыла каля сотні аператараў.

У Беларускім дзяржаўным музеі кінафотафонадакументаў захоўваецца самы ранні сюжэт, прысвечаны партызанскаму руху. Ён быў зняты ў Чэрыкаўскім раёне Магілёўскай вобласці ў 1941 годзе, калі толькі з'яўляліся першыя партызанскія атрады.

Іосіф Вейняровіч некалькі разоў перасякаў лінію фронту, у 1943—1944 гадах ён вёў здымкі на тэрыторыі акупаванай Беларусі — на поўначы ў раёне Бягомля, Лепеля, Полацка. Там ён зняў вялікую колькасць сюжэтаў, прысвечаных такім вядомым партызанскім камандзірам, як Мінай Шмыроў, Іван Ціткоў, Уладзімір Лабанок.

У фондах Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны захоўваюцца экспанаты, якія апавядаюць пра мужнасць і смеласць франтавых кінааператараў, прысвечана ім і асобная экспазіцыя. **Старшы навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Наталля ОБУХАВА** расказала, што з 1951 да 1990 года Іосіф Вейняровіч пастаянна наведваў музей, перадаў установе свае фатаграфіі, пасведчанне, з якім працаваў на фронце, і кінакамеру.

Дарэчы, на Віцебшчыну здымаць фільм пра партызанскую Беларусь акрамя Вейняровіча былі закінуты таксама Мікалай Пісараў, Ацілія Рэйзман і Марыя Сухава. Гэтая група здымала не толькі баявыя дзеянні, але і тое, як будаваўся партызанскі аэрадром ва Ушачах, як рамантаваліся ровары для разведкі.

Маладым дзяўчатам-аператарам даводзілася дзяліць з партызанамі ўсе нягоды ваеннага жыцця. Баявыя камандзіры вельмі цёпла адгукаліся пра работу «баявой» Марыі, згадвалі, як яна здымала фільм, як хадзіла ў партызанскія атрады, размаўляла з жыхарамі вёсак. Знятыя дзяўчынай кадры былі выкарыстаны пры падрыхтоўцы фільма «Народныя мсціўцы», стварэнні кінасюжэтаў пра рэйкавую вайну. Суровая зіма 1944-га была асабліва цяжкая, немцы сціскалі кола блакады. Было прынята рашэнне ісці на прарыў, разам з партызанамі спрабавалі выйсці з акружэння і аператары. Падчас Ушацкага прарыву загінулі Мікалай Пісараў і Марыя Сухава. Супрацоўнікі Нацыянальнага архіва знайшлі дакумент, датаваны маем 1943 года, які сведчаць аб смерці Марыі Сухавай. Апошнія яе словы былі пра тое, дзе схаваны знятыя матэрыялы...

Кінахроніка расказвае пра вызваленне Беларусі. У кінафільме «Мінск наш», дзе падае свастыка з фасада Дома ўрада, выкарыстоўваліся кадры, зробленыя аператарамі Беравым і Вейняровічам: адзін здымаў знізу, другі — з даху.

Кінастужкі паказваюць населеныя пункты такімі, якімі іх заспелі ў першыя гадзіны пасля вызвалення Чырвонай Арміяй. Многія кадры сведчаць пра злачынствы, якія чыніліся на акупаванай тэрыторыі, паказваюць спаленыя вёскі, вызваленне вязняў канцэнтрацыйнага лагера «Азарычы», трасцянецкага лагера смерці, лагера ваеннапалонных пад Віцебскам. Таму гэтая хроніка адыграла вялікую ролю ў Нюрнбергскім працэсе.

Матэрыялы падрыхтавала Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

Кастусь КАЧАН:

«Калі б не стаў мастаком, гэта было б не жыццё, а пакуты»

У канцы студзеня мастак Кастусь Качан рыхтуецца прадставіць выстаўку ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Гэта вынік вялікага праекта, які пачаўся яшчэ ў 2018-м і доўжыўся цягам усяго перыяду, які прайшоў у нас пад знакам Года малой радзімы. У межах праекта «Радзімаю зачараваны» творы мастака вандравалі па краіне і выстаўляліся ў абласных і іншых буйных гарадах Беларусі. Чарговы прыпынак — у сталіцы, дзе можна будзе ўбачыць жывапісныя работы, створаныя ў апошнія 15 гадоў. Многія з ранніх твораў прыехалі з Навагрудка, дзе мастак мае майстэрню і галерэю. Там яго радзіма. Як адчуванне радзімы ўплывае на творчасць? Пра гэта разважае Канстанцін Іванавіч:

ТЭМА

— Тэма мая нязменная, — прызнаецца аўтар. — Так супала, што быў абвешчаны Год малой радзімы, і мне нічога не давялося пісаць адмыслова...

Я не пагаджаюся, калі мяне называюць пейзажыстам. Што такое пейзаж? Поле, рэчка, луг... У гэтым таксама ёсць сэнс: чалавек прыроду адчувае глыбока. У мяне трошкі іншае, прырода, наваколле — гэта як дэкарацыя ў тэатры. Для мяне ўсё ж дамінанта — жыццё людзей. Так, яно разгортваецца ў гістарычным часе, мае этнаграфічныя адметнасці, ментальнае вызначэнне. Ва ўсякім разе, я стаўлю такую задачу, каб, гледзячы на мой твор, чалавек мог зразумець, у якім часе гэта адбываецца, на якім кавалку зямлі. Я выстаўляюся ў розных краінах, але паўсюль па маіх творах адчувалі жыццё беларуса з яго таінствам, філасофіяй, побытам. Насамрэч усё сыходзіцца ў адметнай энергетычнай і пачуццёвай плыні, а я гэта імкнуся перанесці на палатно.

«Усё залежыць ад самога чалавека. Вось цяпер у мяне расце ўнучка. Яна малюе, а мяне просяць: навучы. А я не ведаю, як вучыць. Мне здаецца, з гэтым трэба нарадзіцца. А калі няма зерня ў чалавека, то што яго вучыць?»

Твор не народзіцца з нічога. Я вельмі шмат падарожнічаю па Беларусі, асабліва люблю наведваць мястэчкі. Местачковае жыццё — гэта мой свет, адчуваю яго матыў, там шукаю свае вобразы. Пачынаю з аловачка, калі хочацца найхутчэй перадаць першыя ўражанні на паперы, пасля іду далей — пішу эцюды, а калі назапашаны матэрыял, з ім працую ў майстэрні, ствараю больш глыбокі вобраз. Бывае так, што людзі пазнаюць нейкі краявід, але кажуць: а вось гэтага там няма, і тут не так... Асабліва калі там нарадзіліся, жывуць зараз, ведаюць і любяць свае родныя мясціны, то задаюць пытанні. Адказваю: я ж не фатограф, маю права на вымысел. Бывае, што неабходна ўдасканаліць кампазіцыю, бывае, калі хочацца дадаць больш асабістага адчування праз колер. Галоўнае, каб быў перададзены дух мясцовасці.

Найбольш твораў я напісаў на Навагрудчыне. Нарадзіўся ў вёсцы Лаўрышава, з 70-х гадоў жыву ў Мінску. А лета звычайна праводжу ў Навагрудку. Там я працую ў майстэрні, там мая галерэя. І ў Лаўрышаве часта бываю. Займеў хобі: пчалярства. Таму ў маі і напачатку чэрвеня звычайна знаходжуся там, бо таксама ёсць магчымасць маляваць. Калісьці ў мяне была мара — мець свой дом, і не ў горадзе. Думаў пасяліцца недзе пад Мінскам. Але аднойчы здарыўся няшчасны выпадак: згарэла хата бацькоў, маці тады ў бальніцу трапіла. Пасля трэба было ўсё аднаўляць, дык я вырашыў не шукаць нічога для сябе, а пабудаваць хату бацькам. Але я адбудаваў дом, каб і мне было ў ім зручна: другі паверх адвеў пад майстэрню.

ВЫБАР

— Я не адразу стаў мастаком. Скончыў фізічны факультэт БДУ, але ўжо на другім курсе зразумеў, што гэта не тое... Усе хвалілі мяне яшчэ са школы: з дзяцінства я ўвесь час маляваў. І калі вырас, падсвядома адчуваў, што ва мне жыве мастак. На другім курсе пачаў цікавіцца мастацтвам, хадзіць у музеі, на выстаўкі — не прапускаў ніводнай. Канешне, трэба было вучыцца, пайшоў у студыю ў Мінску. Але, думаю, скончу фізфак, таму што бацькі ганарыліся, асабліва маці. Не казаў ім, што збіраюся кідаць, разумеў, што будуць перажываць. Ва ўніверсітэце шмат факультэтаў, а фізічны быў адзін з найбольш прэстыжных, паступіць было няпроста. Мы вельмі ганарыліся, што станем фізікамі, лічылася, што гэта навука, якая набліжае будучыню. Тады яшчэ модна было разважаць пра падзел на фізікаў і лірыкаў. Ды толькі як растлумачыць простым вяскоўцам, чым займаюцца мастакі і навошта яны патрэбны? Прытым што ў бацькоў было пачуццё прыгожага, асабліва ў таты. Што б ён ні рабіў, атрымлівалася файна, дом паставіў прыгожы на вёсцы, сам аздабляў. Але майго рашэння яны не разумелі.

Праўда, яно саспела канчаткова, ужо калі скончыў універсітэт. Я ж наіўна думаў, што атрымаю дыплом фізіка і адразу буду паступаць у тэатральна-мастацкі інстытут. І падрыхтоўка ў мяне была, ведаў, якія патрабаванні для паступлення, рыхтаваў малюнак, працаваў над кампазіцыяй. Але калі прынёс дакументы, у прыёмнай камісіі растлумачылі, што я не маю права паступаць, таму што толькі што скончыў ВНУ і павінен адпрацаваць як малады спецыяліст. Але... Калі міністэрства адукацыі дасць адмацаванне, тады — калі ласка... Пайшоў у міністэрства, а мне далі адлуп: «Ваша адукацыя каштавала грошай, ідзіце працуйце...» Тады якраз фізікаў не хапала. Год адпрацаваў па размеркаванні ў мінскай школе. А пасля загадчык райана зразумеў мяне, калі пабачыў творы, з якімі я да яго прыйшоў. Даў дазвол мяне адпусціць.

Але як кажуць: не пускаюць у дзверы — дык я праз акно... Працаваў мастаком па рэкламе ў кінатэатры «Кастрычнік». Побач быў тэатральна-мастацкі інстытут, я наладзіў сувязі са студэнтамі. З адной групай жывапісцаў наведваў заняткі — а ў іх выкладалі Данцыг, Крохалеў, Грамыка. Яны мяне дапускалі як вольнага слухача. Паказаў творы Данцыгу, пазнаёміліся з ім на ўсё жыццё. З гэтай групай я фактычна рыхтаваўся на працягу трох гадоў. Ведаў усю праграму і вырашыў: навошта ўжо атрымліваць дыплом, калі галоўнае я асвоіў? Бачыў, як Данцыг і Крохалеў працавалі са студэнтамі. Бывала, пагаджаўся з заўвагамі, а бывала, што і не. У мяне была свая думка, свой погляд. У гэты ж час пачаў удзельнічаць у выстаўках — рэспубліканскіх і ўсесаюзных.

«Ва ўсякім разе, я стаўлю такую задачу, каб, гледзячы на мой твор, чалавек мог зразумець, у якім часе гэта адбываецца, на якім кавалку зямлі. Я выстаўляюся ў розных краінах, але паўсюль па маіх творах адчувалі жыццё беларуса з яго таінствам, філасофіяй, побытам».

Канешне, маці шкадавала, што я змяніў прафесію. Нават калі ў мяне стала атрымлівацца: ужо выстаўляўся ў складзе маладых мастакоў Савецкага Саюза, прынялі мяне ў Саюз мастакоў Беларусі. Бо што такое праца мастака? Гэта існаванне без стабільнага заробку — мама гэта бачыла. Шкадавала мяне. І да канца не пагаджалася з тым, што я нечага дабіўся. І калі пачалі выстаўляць, друкаваць мае творы, выпускаць каталогі, і я нават прывозіў ёй грошы, яна казала: «От, павязло чарвяку на вяку!» Гэтая фраза ўжо стала крылатай сярод мастакоў.

ШЛЯХ

— Вядома, трэба было шмат працаваць, круціцца, і сапраўды важна, каб яшчэ і пашанцавала. Калі не меў майстэрні, у ЖЭСе давалі пакой, дзе я мог маляваць. Пасля, ужо ў сталым узросце, атрымаў майстэрню ў цэнтры Мінска праз Саюз мастакоў. І я ніколі не крыўдзіўся на заробак. У выніку змог пабудаваць вялікі дом у Навагрудку за свае грошы. Быў перыяд — на мяжы 2000-х, — калі мае работы вельмі добра прадаваліся і за мяжой, і тут. Нават калі і не надта прадаваліся, усё роўна я не шкадаваў. Калі б не стаў мастаком, то гэта было б не жыццё, а пакуты. Не думаў, да чаго прыйду — проста быў апантаны. Сказалі б: «Галодны будзеш...» — я ўсё адно зрабіў бы гэты выбар.

Усё залежыць ад самога чалавека. Вось цяпер у мяне расце ўнучка. Яна малюе, а мяне просяць: навучы. А я не ведаю, як вучыць. Мне здаецца, з гэтым трэба нарадзіцца. А калі няма зерня ў чалавека, то што яго вучыць? Я з унучкай размаўляю, запытваю, што падабаецца, яна разважае. Файна малюе, багатая фантазія. Калі Бог даў, то будзе маляваць. Няўжо трэба вучыць яе глядзець на свет так, як я яго бачу?

Тым больш што я таксама мяняўся. Тэма адна, яна сапраўды вечная, але яе можна па-рознаму адчуваць у розныя перыяды жыцця, па-рознаму падаць. Пластыка пісьма, колер, тон — усё гэта з гадамі мянялася. А цяпер я бачу, што ранні я быў больш цікавы — у тых творах больш эмоцый. Сапраўды, ёсць работы, у якіх глыбіня і філасофія. Не адзін мой калега на гэта звяртаў увагу. Вось вялікая выстаўка і дапаможа паглядзець збоку на сябе. А гледачам, магчыма, дасць адчуванне жыцця: у ім ёсць месца і радасным, яркім момантам, і тужлівым думкам, і развітанням, і новым надзеям.

Выстаўка ўжо праехала Беларусь, яна не простая з пункту гледжання рэалізацыі. Пачалася яна з даволі маштабнай экспазіцыі ў галерэі Савіцкага. Да таго я даўнавата не быў у публічнай прасторы, пра мяне ўжо і забыліся. На выстаўку былі добрыя водгукі і з боку звычайных гледачоў, і з боку адказных асоб. Прапанавалі правезці яе па абласных і буйных гарадах, дзе добрыя выставачныя залы. Міністэрства культуры і Нацыянальны мастацкі музей вызначалі маршрут. Я не на ўсе адкрыцці здолеў трапіць, але было вельмі прыемна бачыць, што людзям падабаецца. Цяпер у Нацыянальным мастацкім музеі твораў будзе выстаўлена яшчэ больш — каля 80. Вельмі хвалююся, як іх размясціць, каб чалавек прыйшоў — і адчуваў сябе ў жывой прасторы. Бо ва ўсім, што я імкнуся адлюстраваць, ёсць жыццё. Менавіта яно нас так прыцягвае сваімі рознымі бакамі, таямніцамі, колерамі.

Запісала
Ларыса ЦІМОШЫК.

ХТО СПЯВАЕ «ПЕСНЮ ГОДА БЕЛАРУСІ?»

Добрая навіна: як бы да таго ні ставіліся крытыкі, беларуская папулярная музыка існуе, жыве і нават развіваецца. Яскравы доказ таму — амаль пяцігадзіннае шоу «Песня года Беларусі», якое сабрала аншлаг у сталічным Палацы спорту. А да таго быў пастаўлены яшчэ адзін рэкорд — звыш васьмісот тысяч галасоў, аддадзеных за два месяцы прыхільнікамі за сваіх любімых выканаўцаў на сайце АНТ.
«Самых-самых» выбіралі таксама ў тэлефонным галасаванні, па выніках ратацый на айчынных радыёстанцыях і ў ходзе гарачых абмеркаванняў экспертнай камісіі, куды ўвайшлі вядомыя кампазітары, выканаўцы, акцёры, рэжысёры, прадзюсары, педагогі і прадстаўнікі Міністэрства культуры. У журы, напрыклад, увайшлі старшыня Саюза кампазітараў Алена Атрашкевіч, Ядвіга Паплаўская, рэктар Акадэміі музыкі Кацярына Дулава, акцёр і рэжысёр Аляксандр Яфрэмаў, а таксама старшыня — народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка.

Коні, людзі і «сланы»

Трапіўшы на цырымонію ў ліку трох тысяч гледачоў, карэспандэнты «Звязды» каторы раз пераканаліся, што ўсё новае — як след забытае і адфарматаванае старое. Музычна-тэлевізійны праект «Песня года Беларусі», які існуе ўжо пятнаццаць гадоў, у выглядзе простага зборнага канцэрта, здаецца, крыху прыеўся і публіцы, і самім артыстам. Таму сёлета ў ёй, як некалі ў Нацыянальнай музычнай прэміі, што праходзіла апошні раз па выніках 2016-га, адзначалі не ўсіх удзельнікаў, а пераможцаў у канкрэтных намінацыях: «Найлепшы выканаўца» (асобна мужчынскі і жаночы вакал), «Найлепшы аўтар слоў», «Найлепшы аўтар музыкі», «Найлепшы калектыў», «Адкрыццё года», «Найлепшы прадзюсар» і гэтак далей. Магчыма, намінацый і прэтэндэнтаў на іх было не так шмат, як хацелася б (у першай па ліку Нацыянальнай музычнай прэміі, напрыклад, узнагарод было 16, а на другую было пададзена каля тысячы заявак!), але сам факт адраджэння падобнай узнагароды ўсцешвае. Як трапна заўважыў адзін з экспертаў прэміі Аляксандр Яфрэмаў, эстраднае мастацтва мае патрэбу ў тым, каб яго аб'ядналі, бо «лицом к лицу лица не увидать», і сярод мноства добрых выканаўцаў хацелася б не прагледзець маладыя парасткі і свежыя плыні.

Дарэчы, наяўнасць сярод 37 нумароў значнай колькасці маладых артыстаў таксама запішам як плюс у карму «Песні года». Новае пакаленне заявіла пра сябе гучна і ўпэўнена. Ці можна было ўявіць яшчэ некалькі гадоў таму, што дзяўчына з вёскі, дакладней з гарадскога пасёлка Багушэўск на Віцебшчыне, Лера Яскевіч стане адным з куміраў пакалення, а ў вялікім тэлеканцэрце сама зрэжысіруе сваю ролю, папрасіўшы яшчэ пару хвілін на стасунку з публікай — і атрымаўшы іх? Бабруйскія поп-рокеры SkyNet, удзельнікі дзіцячага «Еўрабачання» Хелена Мераад і Аляксандр Мінёнак, мадэль і спявачка Вераніка Цубікава, Кірыл Гуд, Анжаліка Пушнова, Lima Osta — зборны партрэт маладой беларускай песні яркі і разнастайны.

За што асобна хочацца ўхваліць тэлеканал АНТ як нязменнага арганізатара «Песні года», дык гэта за зладжанасць. Чатыры з паловай гадзіны тэлезапісу прайшлі на адным дыханні, без лішніх дубляў і з мінімальнымі тэхнічнымі накладкамі, якіх большасць гледачоў, мяркую, нават не заўважыць. Затое рэжысёры пастараліся зрабіць цырымонію як мага цікавейшай, уключыўшы ў яе і інтэрмедыі «прадказання пераможцаў» праз рамонкі, лічылкі, магічны шар і іншыя дакладныя метады, і незвычайны рэквізіт — двухметровую планету Сатурн, тэлефонную будку, тры канапкі і шэсць падушак, паветраныя арэлі і нават... каня. На апошнім у вобразе гусара выехаў проста ў залу «Напалеон беларускай эстрады» Аляксандр Саладуха, каб падарыць жонцы Наталлі і дачцэ Вары букет кветак у дзень нараджэння (заўважце, свой!). Ну і, канешне, нельга абмінуць увагай танцораў, якія суправаджалі некаторыя выступленні, — за нашымі спінамі доўга спрачаліся, што сімвалізуюць «дзяўчаты — сонечныя батарэйкі» ў нумары Аляксея Хлястова, «людзі-вешалкі» побач з Хеленай Мераад альбо «арлекіны ва ўціхамірвальных кашулях» у Настассі Ціханові. Гэтая бітва падтанцовак можа падабацца ці не, але дакладна запомніцца.

Прэс-сакратар і вядучая АНТ Ірына Рамбальская дадае: «Прыемна, што было вельмі многа жывога гуку. Хоць у тэлезапісе лепей гучыць фанаграма, многія выканаўцы прынцыпова адмовіліся ад яе». Сярод іх, дарэчы, і пераможца ў загалоўнай намінацыі «Песня года» Аня Шаркунова — калі «мінусоўка» чамусьці не ўключылася, спявачка не прымусіла гледачоў чакаць і выканала частку свайго хіта «Роля другога плану» а капэла.

Трэба мове гучаць часцей

Кампліменты сказаны, цяпер пра тое, чаго не хапіла. Асабіста мне, напрыклад, не хапіла драйву і стылёвай разнастайнасці. Бабруйска-магілёўскі дэсант гуртоў SkyNet і Nizkiz сціпла прадставіў рок-кірунак, маладыя выканаўцы, у тым ліку спецыяльны госць Ціма Беларускіх, якога відавочна чакала большасць публікі ад 7 да 20+ гадоў, прадставілі нішу рэпу і ар-н-бі, гурт «Тяни-Толкай» выканаў немудрагелісты, а ад таго насамрэч «народны хіт», які з радасцю возьмуць на любы канцэрт шансону. Але поп-музыка пераважала і ціснула на вушы не толькі аб'ёмам, але і падабенствам песень адна да адной.

Калі ж мы неасцярожна пачыналі ўслухоўвацца ў тэксты, разпораз хацелася спытаць: гэта насамрэч найлепшае, што гучыць у эфіры беларускіх радыёстанцый? Вось толькі парачка цытат, якія пакінулі глыбокае ўражанне ў свядомасці: «І зноўку ў галаве му-мурашкі, пад скурай пляшуць му-мурашкі», «Ты ненармальны, ты кідаеш піва і футбол дзеля яе», «Страхам ахутана гордае цела, вачыма хітрую, але так няўмела»... Ведаеце, што насамрэч палохае? Двое з траіх гэтых выканаўцаў сталі лідарамі анлайн-галасавання. Хоць, верагодна, гэта ўсё ж хутчэй добрая работа фан-клубаў, чым прызнанне ва ўсенароднай любові, — прынамсі, хочацца на гэта спадзявацца.

Паўторымся: не хапала некаторых намінацый. На гэтым фоне крыху здзівіла, калі Ціму Беларускіх і яго каманду адзначылі ажно трыма прызамі — прадзюсару, кіраўніку беларускага лэйбла Kaufman Аляксандру Разнічэнку, аранжыроўшчыку і суаўтару песень, а таксама былому аднакласніку спевака Яну Супоненку і самому артысту (нельга проста так узяць і не адзначыць артыста, чый кліп «Вітамінка» на сёння мае, на хвілінку, звыш 84,5 мільёна праглядаў на YouTube). З аднаго боку, атрыманне прызавых статуэтак з рук народнага артыста Беларусі Анатоля Ярмоленкі і Анатоля Ярмоленкі-малодшага, напэўна, сімвалізуе пераемнасць пакаленняў, а з другога — выглядае як спроба дарослых паказаць дзецям, што «мы не такія ўжо замшэлыя, і, нават калі ваша музыка нам не падабаецца, мы яе ведаем і паважаем ваш выбар»...

А яшчэ — «Песні года Беларусі» зноў не хапіла беларускасці. І гаворка не толькі пра тое, што сярод амаль чатырох дзясяткаў песень на беларускай былі толькі чатыры: «Падзяка сэрца» Юзары (яго, дарэчы, эксперты абралі найлепшым спеваком), ягонага ж аўтарства «Кучаравая» Вані Зданюка, «Каханая» гурта SkyNet і прэм'ера Анатоля Ярмоленкі і Юліі Быкавай «Зямля пад белымі крыламі», якая, думаецца, стане прыгожым фінальным акордам яшчэ не ў адным канцэрце. Іншыя ж, у тым ліку Nizkiz і любімыя якраз за арганічную і прыгожую беларускамоўнасць Naviband, гэтым разам, на жаль, спявалі па-руску. Зрэшты, гэта, безумоўна, пытанне не да арганізатараў, а да саміх артыстаў. Умее ж гурт «Аўра», заснаваны творчым і сямейным тандэмам Яўгена Алейніка і Юліі Быкавай, пісаць усё новыя прыгожыя і запатрабаваныя песні па-беларуску. Нагадаем, якраз на мінулай «Песні года» яны прэзентавалі маштабны творчы праект «Куточак Беларусі», прысвечаны Году малой радзімы, і на працягу 2019-га паказвалі праграму «Зроблена ў Беларусі» на розных канцэртных пляцоўках — ад рэспубліканскага свята Купалля ў Александрыі да абласных цэнтраў (толькі перад Новым годам далі сем канцэртаў за 10 дзён). «Цяпер рыхтуемся да праслухоўвання на «Еўрабачанне», — дзеліцца планамі Яўген Алейнік. — На якой мове песня? Канешне, на беларускай, яна яркая, і, мяркую, яе запомняць і будуць абмяркоўваць». Што перашкаджае іншым артыстам — пытанне рытарычнае. Але што перашкодзіла міністру культуры Юрыю Бондару, які ўручаў на сёлетняй «Песні года» спецыяльную ўзнагароду Анатолю Ярмоленку за вялікі асабісты ўнёсак у развіццё БЕЛАРУСКАГА папулярнага эстраднага мастацтва, зрабіць гэта па-беларуску?..

Пасля балю

Так ці інакш, цяпер у нас ёсць абноўленая музычная прэмія з новымі ўзнагародамі. І хоць пакуль што гэта не важкія шкляныя сувеніры, а пластыкавыя статуэткі, усё адно няблага — як жартавалі за кулісамі артысты, «затое не раза'бецца выпадкова». Налета колькасць узнагароджаных, хутчэй за ўсё, зменіцца, але на тэлеканале пакуль не прагназуюць, у які бок. А вось тое, хто трапіць у лік прэтэндэнтаў, залежыць у тым ліку ад нас з вамі — ад таго, якіх артыстаў і гурты мы слухаем па радыё і ў інтэрнэце, чые кампазіцыі не толькі пампуем пірацкім чынам, але і слухаем за грошы на канцэртах. Я не кажу, што знянацку на «Песні года» загучыць фэнтэзі-фолк ад Irdorath ці іншых артыстаў, якіх лепш ведаюць за мяжой, чым у Беларусі, — але ўсё ж хочацца верыць, што адкрыцці і здзіўленні 2020-га будуць прыемныя.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

27 февраля 2020 года проводит 3-й открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер лота	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)
24	Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66 Н № 175587 1987 г. *4 кат.* Автошасси ГАЗ-66 ш. 0352544 дв. 234989 1983 г. *4 кат. 1740 км*	г. Осиповичи, в/ч 01313	3200,00	640,00
25	Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 № 018591 1991 г. *4 кат.* Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0643609 дв. 241337 1990 г. *4 кат. 9435 км*	г. Осиповичи, в/ч 01313	4000,00	800,00
26	Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном ДФ-3 в составе: кузов-фургон ДФ-3 № 4451 1982 г. *4 кат.* Автошасси ГАЗ-66 ш. 0298124 дв. 47518 1982 г. *4 кат. 5592 км*	г. Осиповичи, в/ч 01313	3800,00	760,00
27	Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н № 010089 1988 г. *4 кат.* Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0566524 дв. 281433-88 1988 г. *4 кат. 4002 км*	г. Береза, в/ч 23324	3300,00	660,00
28	Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0455176 дв. 10363486 1986 г. *4 кат. 685 км.* Кузов-фургон К-66Н № б/н 1986 г. *4 кат.*	г. Береза, в/ч 23324	3400,00	680,00
29	Специальный автомобиль ГАЗ-66-04 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0387019 дв. 196865-84 1984 г. *4 кат. 1612 км.* Кузов-фургон К-66Н № б/н 1984 г. *4 кат.*	г. Береза, в/ч 23324	3300,00	660,00
30	Перекачивающая станция горючего ПСГ-160 (431410) скл. с/о 75 на ЗиЛ–431410 ш. 2599874 дв. 843941 1987 г. *4 кат. 1232 км 4 м/ч*	н. п. Михановичи, в/ч 52188	6000,00	1200,00
31	Перекачивающая станция горючего ПСГ-160 (431410) скл. с/о 82 на ЗиЛ–431410 ш. 3098032 дв. 757889 1991 г. *4 кат. 1133 км 3,5 м/ч*	н. п. Михановичи, в/ч 52188	6320,00	1264,00
32	Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(130) скл. с/о 214 на ЗиЛ–130 ш. 1899682 дв. 456889 1981 г. 3 *кат. 1198 км 0,3 м/ч*	н. п. Михановичи, в/ч 52188	3300,00	660,00
33	Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(130) скл. с/о 108 на ЗиЛ–130 ш. 2225368 дв. 114283 1984 г. 4 *кат. 1235 км 1,5 м/ч*	н. п. Михановичи, в/ч 52188	3300,00	660,00
34	Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(130) скл. с/о 161 на ЗиЛ–130 ш. 1644636 дв. 939407 1981 г. 3 *кат. 1542 км 27 м/ч*	н. п. Михановичи, в/ч 52188	3500,00	700,00
35	Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-фургон К2-375 № 09117 1982 г. *4 кат.* Автошасси Урал-375 ш. 382560 дв. 708131 1982 г. *4 кат. 1516 км*	г. Осиповичи, в/ч 01313	6500,00	1300,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж **27 февраля 2020 г. в 10.00.**

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до **15.00 24 февраля 2020 года**.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться **27 февраля 2020 г. с 9.00 до 9.45.**

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона**.**
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение **5** банковских дней для резидентов Республики Беларусь и **10** банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и денежные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № коррсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, **без НДС**. **Справки по тел./факс: (017) 398 05 41.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

30 января 2020 года на 2-м открытом аукционе проводит 1-й от 16 января 2020 года повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер лота	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)
1	Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108710051 дв. 17526 1987 г. *4 кат. 8 408 км*	г. Минск, в/ч 63755	80 000,00	16 000,00
2	Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108501022 дв. 914407 1985 г. *4 кат. 382 км*	г. Минск, в/ч 63755	85 000,00	17 000,00
3	Грузовой бортовой КрАЗ-260 ш. 0684790 дв. 29629 1990 г. *4 кат. 34 952 км*	г. Береза, в/ч 23324	7500,00	1500,00
4	Грузовой бортовой КрАЗ-260 ш. X1C000260L0684302 дв. 25429 1990 г. *4 кат. 79 447 км*	г. Береза, в/ч 23324	7000,00	1400,00
7	Грузовой бортовой Урал-4320-0011 ш. 012134 дв. 407964 1982 г. *3 кат. 84 238 км*	г.Старые Дороги, в/ч 48668	8200,00	1640,00
10	Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-фургон К2-375 № 081516 1986 г. *4 кат.* Автошасси Урал-375АМ ш. 449730 дв. 690774 1986 г. *4 кат. 5 300 км*	г. Береза, в/ч 23324	6500,00	1300,00
11	Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-фургон К2-375 № 020333 1986 г. *4 кат.* Автошасси Урал-375АМ ш. 444700 дв. 574771 1986 г. *4 кат. 4 632 км*	г. Береза, в/ч 23324	6500,00	1300,00

Аукцион состоится по адресу г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж **30 января 2020 г. в 10.30.**

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до **15.00 27 января 2020 года**.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться **30 января 2020 г. с 9.00 до 9.45.**

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона**.**
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение **5** банковских дней для резидентов Республики Беларусь и **10** банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и денежные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № коррсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, **без НДС**. **Справки по тел./факс: (017) 398 05 41.** Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 235 от 11.12.2019 г.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ В СЧЕТ НЕИСПОЛНЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 443/С-20653 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – индивидуальный капитальный гараж), площадью 23,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Сморгонь, ул. Синицкого, 19/151, гараж, блок 5, Гаражно-строительный потребительский кооператив № 11, г. Сморгонь. Кадастровый номер 425650100001003578, площадью 2,6402 га (назначение – земельный участок для строительства и обслуживания гаражей) по адресу: г. Сморгонь, ул. Синицкого, 19.

Начальная цена продажи – 1 404 руб. (одна тысяча четыреста четыре рубля). Сумма задатка – **140** руб. (сто сорок рублей). Условия оплаты – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Наименование подразделения департамента – Ошмянский межрайонный отдел управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.

Уполномоченный орган – ОПИ Сморгонского района. **Организатор торгов** – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 55-87-70, 55-87-71

Номер р/с для перечисления задатка	BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 февраля 2020 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Информацию о порядке регистрации и участия в аукционе, условиях и порядке проведения аукциона можно узнать по телефону: 8-0152-55-87-71 или на нашем сайте http://grodnoino.by.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 18.04.2017 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 17 февраля 2020 г. до 15.00

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 21 февраля 2020 г. в 10.00 открытого аукциона по продаже автотранспортного средства, принадлежащего Открытому акционерному обществу «СП-Строй» на праве собственности

№ лота	Наименование, краткая характеристика объекта	Начальная цена, рублей (в т. ч. НДС по ставке 20 %)	Задаток, рублей (в т. ч. НДС по ставке 20 %)
1	**Легковой внедорожник универсал TOYOTA RAV4,** регистрационный знак 1811 IP-3, год выпуска 2009. Цвет: черный металлик. Номер кузова (рамы): JTMBH31V70D014421. Объем двигателя: 1998 см^3. Вид топлива: бензин. Коробка передач автоматическая. Местонахождение автомобиля: г. Гомель, ул. Могилевская, 26	20 760,00	2076,00

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: **г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6** по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 **по 20.02.2020 г. включительно**. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 **21.02.2020 г**.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов. Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

При подаче заявления участник должен иметь: 1. Копию платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 2. Физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором аукциона; представитель индивидуального предпринимателя – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерезидент РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык.

В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на **р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа:** задаток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 21.01.2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере четыре процента от цены продажи Объекта, сформированной в установленном порядке; в течение 10 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в течение 2 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки»,
г. Гомель, ул. Артема, 23. ☎ 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95,
• сайт: gino.by • e-mail: **auction-gino@gino.by**
Продавец: ОАО «СП-Строй», г. Гомель, ул. Рабочая, 16.
☎ 8 (029) 608-15-74, 8 (044) 528-00-30, 8 (0232) 59-17-56

ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственное производственное объединение «Минскстрой» доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в проектную декларацию о строительстве объекта **«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом № 31 по генплану,** опубликованную в газете «Звязда» от 21.12.2019 № 243 (29110).

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах для медалистов XII зимних Паралимпийских игр 2018 года, без использования государственной поддержки составляет **1301,55** белорусского рубля для общей площади жилого помещения.

Заместитель генерального директора В. А. Косовец.

УНП 100071325

Утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» бланки квитанций и страховых полисов **считать недействительными**:

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ серии СВ №№ 0558729, 4460598, 4469358;

– полисы «Добровольное страхование наземных транспортных средств (авто-каско)» формы 2РН, 2РП серии АК № 0109894;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев» формы 2РН, 2РП серии НС № 0030578;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1097753–1097754, 1097758-–1097764.

УНП 100782388

Организатор торгов	Ликвидатор открытого акционерного общества «Рынок Мичуринский» – **ООО «Парусник»:** 210029, г. Витебск, ул. Правды, 48, каб. 11; тел.: 8 212 687596, +375445858852
Продавец	ОАО «Рынок Мичуринский», тел.: 8 0212 68 75 96, +37544 585 88 52
Дата, время, место и форма проведения торгов	Торги в форме открытого аукциона **07.02.2020 года в 12.00** по адресу: г. Витебск, ул. Правды, д. 48, каб. 30. Извещения о проведении первых и первых повторных торгов были размещены в газете «Звязда» от 16.11.2019 и от 24.12.2019
Сведения о предмете торгов, порядок ознакомления с ним и начальная цена предмета торгов (с НДС)	**Лот № 1:** незаверш. законсервир. кап. строение с инв. № 200/U-91472, пл. – 5754,4 кв. м, наименование – незаверш. законсервир. кап. строение, с составн. частями и принадлежн.; кап. строение с инв. № 200/С-58000, пл. – 56,3 кв. м, наименование – автозапр. станция с составн. частями и принадлежн. Кап. строения расположены на зем. участке с кадастр. № 240100000002000088, зем. участок принадлежит продавцу на праве постоянного пользования (св-во № 200/1429-3175 от 26.05.2016). **Начальная цена** – 548 714,40 бел. руб., с учетом НДС 20 %. Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать подробную информацию можно в пн.–пт. с 9.30 до 16.30 по тел.: 8 0212 68 75 96, +375 44 585 88 52 до окончания приема заявок. **Местонахождение предмета торгов:** Витебская обл., г. Витебск, ул. Мичурина, д. 36 и д. 36/1
Порядок проведения торгов	Торги проводятся в день, время и месте, указанные в извещении. Шаг аукциона – 5 % от нач. цены лота. Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления только одним участником либо для участия в них явился один участник, предмет торгов продается единственному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов может не позднее чем за 5 дней до его начала, снять предмет торгов или отказаться от проведения
Порядок оплаты предмета торгов	Участник, выигравший торги, обязан оплатить предмет торгов в полном объеме согласно договору купли-продажи, но не позднее 15 банковских дней с даты подписания договора
Размер, порядок, срок внесения задатка, банковские реквизиты	**Задаток** – 10 % от начальной цены лота перечисляется на р/с BY19 BLBB 3012 0391 0049 2700 1001, БИК BLBBBY2X, в Дирекции по Витебской области ОАО «Белинвестбанк», УНП 391004927, получатель – ОАО «Рынок Мичуринский», назначение – задаток за участие в торгах по лоту № 1. Задаток вносится до подачи заявления на участие в торгах
Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах	1. Заявление на участие в торгах; 2. Документ о внесении задатка с отметкой банка; 3. Копии и оригиналы устава и свид-ва о гос. регистрации (для ИП свид-ва о гос. регистрации); доверенность представителю юр. лица или документ о полномочиях руководителя юр. лица – для юр. лиц – резидентов РБ (нотариально удостовереннная доверенность – для представителя гражданина РБ, ИП); 4. Легализованные копии учредит. док-тов и выписка из торгового реестра страны учреждения, для ИП – документ, подтверждающий статус (выписка д. б. не ранее шести мес. до даты подачи заявления) или иное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения, легализованная доверенность представителю юр. лица (для представителя иностр. физ. лица, ИП), иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на бел. или русский язык – для юр. лиц, иных организаций – нерезидентов РБ. При подаче документов физ. лицо, ИП, представитель физ. лица, ИП, юр. лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность
Сроки начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов	Заявления и прилагаемые документы принимаются после опубликования извещения в печатных СМИ **до 15.00 06.02.2020 года** по адресу: 210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 48, каб. 11, или на e-mail: **parusnik-vitebsk@hotmail.com.** Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в торгах
Возмещение затрат на организацию и проведение торгов	Возмещение затрат на организацию и проведение торгов производится участником, выигравшим торги, по фактическим затратам. Участник, выигравший торги, перечисляет на р/с Продавца сумму затрат в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов
Порядок оформления участия в торгах	К участию допускаются лица, подавшие в установленный срок заявление с документами, указанными выше, зарегистрированнные в журнале регистрации. Перед началом торгов участники зарегистрируются у Организатора торгов и получают аукционные номера
Порядок оформления результатов торгов	Участник, выигравший торги, и все присутствующие члены комиссии подписывают протокол о результатах торгов в 2 экземплярах в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов утверждается Организатором торгов в день их проведения
Срок подписания договора купли-продажи	После возмещение затрат на организацию и проведение торгов между Продавцом и победителем торгов заключается договор купли-продажи, не позднее 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов

Утерянное страховое свидетельство страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серия ВЕ № 0238461 и страховой полис по добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу серии БА № 1701504 считать недействительными.

Извещение о проведении 24 февраля 2020 года аукционных торгов по продаже изолированного помещения, находящегося в собственности Минской области

Предмет торгов (сведения о продаваемом имуществе)	Административное помещение с инвентарным номером 500/D-708035660, общей площадью 241,0 кв. м, расположенное на цокольном этаже здания
Местонахождение имущества	г. Минск, ул. Щорса 2-я, 5-47
Продавец имущества	УП «Минскоблсельстрой», ул. Смолячкова, 9, 220005, г. Минск
Организатор торгов	УП «Минскоблсельстрой», ул. Смолячкова, 9, 220005, г. Минск
Начальная цена предмета торгов (без учета НДС)	85 780,43 бел. руб.
Сумма задатка	8500,00 бел. руб.
Необходимые условия	Привести изолированное помещение в надлежащее санитарное, техническое состояние в течение 12 месяцев с момента подписания акта о приеме-передаче; обеспечить безопасность и ограничение доступа в изолированное помещение с момента подписания акта о приеме-передаче; выполнить иные условия, предусмотренные договором купли-продажи изолированного помещения

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 (далее – Положение) и с учетом требований Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих вопросы организации и проведения торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения торгов (утвержденной формы), внесшие задаток по соответствующему предмету торгов, подавшие организатору торгов заявление на участие в аукционе (утвержденной формы), к которому прилагаются:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка;

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минскоблсельстрой».

Адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, каб. 209 р/с BY94AKBB3012 1053 6062 0600 000 «Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк» BICAKBBBY2X, г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1, УНП101126969, ОКПО37413398, в срок, установленный для приема документов на участие в торгах (назначение платежа – задаток для участия в торгах от 24.02.2020).

Торги проводит аукционист, определяемый организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с Положением.

Затраты на организацию и проведение торгов возмещает победитель торгов (единственный участник торгов) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их проведения. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом торгов при заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (единственным участником торгов) заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы затрат на организацию и проведение торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Торги проводятся **24 февраля 2020 года в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. Смолячкова, 9, актовый зал. Прием документов на участие в аукционе, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются **с 27.01.2020 по 22.02.2020 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Смолячкова, 9, приемная.

Телефоны для справок: (017) 331-88-67, (017) 288-26-14.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1:

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 450/U-29402 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение), площадью 3077,0 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 450/U-29395 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение), площадью 211,1 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14/6 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 450/U-29396 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение), площадью 166,3 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14/5 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 450/U-29397 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение), площадью 311,5 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14/4 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 450/U-29398 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение), площадью 35,5 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14/3 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 450/U-29399 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение), площадью 834,8 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14/2 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 450/U-29400 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение), площадью 27,9 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14/1 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 450/U-29401 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение), площадью 14,7 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14/7 около д. Петралевичи II

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 425484505102000065, площадью 3,3869 га (назначение – земельный участок для обслуживания зданий и сооружений кирпичного завода), находящемся по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14 около д. Петралевичи II

Начальная цена продажи – 241 248 руб. (двести сорок одна тысяча двести сорок восемь рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 24 125 руб. (двадцать четыре тысячи сто двадцать пять рублей)

Продавец – открытое акционерное общество «Слонимский мясокомбинат», 231800, г. Слоним, ул. Чкалова, 35

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона:

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на проведение независимой оценки имущества в размере 4 418,70 руб.;

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 3 % от конечной цены продажи объекта;

– оплата объектов должна быть внесена в течение 60 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи; передача объектов осуществляется после полной оплаты их стоимости;

– переход права собственности на объекты недвижимости осуществляется после государственной регистрации сделки; расходы, связанные с регистрацией сделки, несет Покупатель.

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 12 февраля 2020 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона **http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku.**

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 31.10.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 10 февраля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Дополнительная информация http://grodnoino.by

---

Проведение повторных торгов по продаже имущества ИЧПУП «Нордальфа-Бел»

№ лота	Наименование лота	Начальная цена, бел. руб.	Сумма задатка 10 %, бел. руб.	Шаг торгов 5 %, бел. руб.
1	Кран подъемный прицепной коленчато-телескопический PAUS PTK 31	67 400,00	6740,00	3370,0
2	Профилегибочный станок «SCOTTSDALE», модель 6453 50	96 287,04	9628,70	4814,35

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб.18, начало – **6 февраля 2020 г., в 11.00.**

Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с законом документы должны быть поданы с 09.00 21.01.2020 по 18.00 03.02.2020 непосредственно по адресу организатора торгов в установленной форме.

Задаток на участие по лотам составляет 10 % от начальной цены и должен быть перечислен по **03.02.2020** на расчетный счет продавца – ИЧПУП «Нордальфа-Бел», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 37А, р\с BY17 BLBB 3012 0690 6535 1300 1001 в ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X, г. Минск, пр-т Машерова, 29, УНП 690653513, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота и его номер) для участия в торгах **06.02.2020. Организатор торгов:** ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, ком. 18, тел. +375 (29) 1653365. **Продавец:** ИЧПУП «Нордальфа-Бел». Местонахождение: лот № 1 – Минская область, Пуховичский район, агрогородок Голоцк, ул. Песковая, д. 12а; лот № 2 – Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 38. Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», тел. +375(29) 6703084. Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту их нахождения, предварительно согласовав время прибытия. Цена без НДС. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия одного претендента, лот может быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты на организацию и проведение торгов в размере **1349,12 бел. руб.,** а также оплачиваются услуги аукциониста в размере 1 % от окончательной стоимости приобретенного лота. Срок подписания договора купли-продажи по 14.02.2020. Подробная информация, правила и порядок проведения торгов, оформление участия в торгах указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве **www.bankrot.gov.by** в разделе «Должник – ИЧПУП «Нордальфа-Бел» – имущество – реализация». Ранее опубликованное извещение – **bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/40678**

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает о проведении 25.02.2020 повторного открытого аукциона

Лот № 1: **капитальное строение с инв. № 730/С-12526 – здание административно-хозяйственное** площадью 82,8 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская область, Кричевский р-н, г. Кричев, ул. К. Маркса, 13. Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 724050100002000491, площадь – 0,0528 га.

Начальная цена продажи: 5 596,62 долларов США без учета НДС. Сумма задатка: 559,62 долларов США.

Валюта платежа: белорусский рубль с применением курса Национального банка Республики Беларусь на дату внесения платежа. Установленная в ходе аукциона цена продажи Объекта будет увеличена на сумму налога на добавленную стоимость (НДС 20 %) согласно законодательству Республики Беларусь

Аукцион состоится 25 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений (только личная подача) и внесения задатка: по 24.02.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Продавец: туристско-экскурсионное дочернее унитарное предприятие «Туристско-гостиничный комплекс «Могилевтурист», УНП 790758001, г. Могилев, пр-т Пушкинский, 6

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by

Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номере газеты «Звязда» от 08.08.2018 г., 15.12.2018 г., 16.03.19 г., 09.08.19 г.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +375 29 624-26-25, на сайте ino.by

Спорт-тайм

УСЕ ЗОРКІ СЫШЛІСЯ

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра Матч зорак КХЛ і іншыя актуальныя падзеі выхадных.

1. **Беларускія лёгкаатлеты выйгралі тры залатыя медалі на міжнародным турніры «Кубак Кацярыны» ў Кулдзізе (Латвія).** Залатымі медалямі папоўнілі скарбонку беларускай зборнай Святлана і Віталь Парахонькі, а таксама Таццяна Шабанава. Бар'ерыстка Святлана Парахонька на 60-метровай дыстанцыі двойчы палепшыла сваё персанальнае дасягненне, якое з гэтага часу складае 8,24 секунды. Яе муж Віталь таксама не ведаў сабе роўных у спаборніцтвах на аналагічнай дыстанцыі ў мужчын. Вырашальны забег ён прабег з часам 7,81 секунды. Таццяна Шабанава выйграла «залата» на дыстанцыі 1000 м, устанавіўшы асабістае дасягненне на адзнацы 2 хвіліны 42,88 секунды.

У стартах, якія прымаў кулдзігскі гарадскі лёгкаатлетычны манеж, удзельнічалі 80 спартсменаў з 13 краін.

2. **Беларуская лыжная акрабатка Яна Ярмашэвіч выйграла бронзавы медаль на этапе Кубка Еўропы сярод юніёрак у Швейцарыі.** Апярэдзіць беларуску змаглі толькі аўстралійка і швейцарка. Што датычыцца астатніх беларусак, то Ганна Дзяруга заняла чацвёртае месца, а Валерыя Балматава — пятае.

3. **Каманда дывізіёна Баброва перамагла зборную дывізіёна Тарасава ў фінале Матча зорак КХЛ з лікам 7:6 (4:3, 2:3, 1:0) пасля серыі булітаў.** Асноўны час матча завяршыўся ўнічыю 6:6, пераможны буліт закінуў Міка Лехтанен з «Ёкерыта». Адзначым, што ў складзе дружыны дывізіёна Тарасава выступалі беларускія абаронцы Ілья Шынкевіч («Віцязь») і Вячаслаў Грэцкі («Дынама-Мінск»).



У спрэчцы за «бронзу» каманда дывізіёна Харламава па булітах выйграла ў сапернікаў з дывізіёна Чарнышова — 9:8 (2:3, 6:5, 1:0). Напярэдадні зборная дывізіёна Харламава таксама выйграла майстар-шоу.

Згодна з фарматам Матча зорак КХЛ, зборныя дывізіёнаў гулялі сустрэчы, якія складаліся з двух перыядаў па 10 хвілін у складах 3х3.

4. **Пасля пяці этапаў Кубка свету па біятлоне Ірына Крыўко займае 18-е месца ў агульным заліку, на яе рахунку 196 ачкоў.** Ганна Сола знаходзіцца на 45-й пазіцыі (57 ачкоў), Алена Кручынкіна — 51-я (45), Дзінара Алімбекава — 68-я (15). Лідзіруе нарвежка Цірэль Экхаф (501), у тройцы наймацнейшых таксама Даратэя Вірэр з Італіі (459) і шведка Хана Эберг (342).

У мужчынскім заліку Кубка свету пасля пяці этапаў найлепшы з беларусаў Раман Ялётнаў займае 34-ю пазіцыю з 95 ачкамі. На рахунку Сяргея Бачарнікава 46 ачкоў і 48-е месца, Мікіта Лобастаў — 59-ы (26 ачкоў), Антон Смольскі — 61-ы (22). Лідарам з'яўляецца француз Мартэн Фуркад (507 ачкоў). У яго суайчынніка Кантэна Фіёна Мае 436 ачкоў і другое месца. Трэці нумар рэйтынгу — таксама француз Сімон Дэсцье (435).

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	**9.14**	**17.28**	**8.14**
Віцебск —	**9.09**	**17.12**	**8.03**
Магілёў —	**9.04**	**17.18**	**8.14**
Гомель —	**8.54**	**17.22**	**8.28**
Гродна —	**9.28**	**17.45**	**8.17**
Брэст —	**9.22**	**17.52**	**8.30**

Месяц

Апошняя квадра 17 студзеня.
Месяц у сузор'і Стральца.

Імяніны

Пр. *Піліпа, Пятра.*
К. *Анастасіі, Вікторыі, Віктара, Вінцэнта, Дамініка, Мацея.*

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА


Геамагнітныя ўзрушэнні
22 гадз.
01 гадз.
04 гадз.
07 гадз.
10 гадз.
13 гадз.
16 гадз.
19 гадз.
Абазначэнні:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя ўзрушэнні
— слабая геамагнітная бура
ВІЦЕБСК 740мм рт.сл. +4..+6°С +1..+3°С
ГРОДНА 749мм рт.сл. +4..+6°С +4..+6°С
МІНСК 736мм рт.сл. +3..+5°С +1..+3°С
МАГІЛЁЎ 737мм рт.сл. +3..+5°С +1..+3°С
БРЭСТ 750мм рт.сл. +2..+4°С +3..+5°С
ГОМЕЛЬ 741мм рт.сл. +3..+5°С +1..+3С
...у суседзяў
ВАРШАВА +4..+6°С
ВІЛЬНЮС 0..+2°С
КІЕЎ +1..+3°С
МАСКВА 0..+2°С
РЫГА +3..+5°С
С.-ПЕЦЯРБУРГ -1..+1°С

Даты Падзеі Людзі

21 СТУДЗЕНЯ

У краіне

1905 год — нарадзіўся Яўген Сцяпанавіч Рамановіч, беларускі тэатральны дзеяч, драматург, заслужаны артыст Беларусі (1944). У 1922—1924 гадах вучыўся ў БДУ. У 1922—1948-м — акцёр, рэжысёр, загадчык літаратурнай часткі Беларускага тэатра імя Янкі Купалы. У 1949—1963 гадах працаваў у Міністэрстве культуры Беларусі. Аўтар і рэжысёр-пастаноўшчык п'ес «Вір», «Мост», «Камяні на дарозе», лібрэта опер і балетаў. Даследаваў гісторыю беларускага тэатра. Пераклаў на беларускую мову асобныя творы Льва Талстога, Максіма Горкага, Аляксандра Астроўскага, Канстанціна Транёва. Аўтар успамінаў аб беларускіх пісьменніках «Знаёмыя сілуэты».

1930 год — нарадзіўся Уладзімір Аляксеевіч Шаліхін, беларускі канцэртмайстар, дыктар радыё і тэлебачання, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі (1991). У 1956-м скончыў Беларускую кансерваторыю. З 1952 года працаваў у Беларускай кансерваторыі і на радыё, у 1970—1994 гадах — на Беларускім тэлебачанні. З 1951-га вёў філарманічныя канцэрты. Быў вядучым шматлікіх радыёпастановак, выконваў невялікія ролі ў першых тэлевізійных спектаклях, у фільме «Па сямейных абставінах». Выдаў кнігу-альбом «Сэрца памятае...».

1940 год — нарадзіўся Анатоль Дзмітрыевіч Курмакін, музыкант, выканаўца на народных інструментах, заслужаны артыст Беларусі (1980). У 1958 годзе скончыў Маскоўскае музычнае вучылішча імя Кастрычніцкай рэвалюцыі. Аўтар аранжыровак для аркестра, у тым ліку сюіты з балета «Мара» Яўгена Глебава, «Славянскія танцы» Антаніна Дворжака і іншых.

1945 год — нарадзіўся Юры Станкевіч (сапраўднае імя Георгій Васілевіч Харытановіч), беларускі пісьменнік. Працаваў у газеце ў Барысаве, у часопісах «Маладосць», «Крыніца». Аўтар кніг прозы «Анёлы на бальшаку», «Сатырыкон», п'ес, кінасцэнарыяў, літаратурна-крытычных і публіцыстычных артыкулаў.

1965 год — у Мінску адкрыўся першы ў Беларусі Палац шлюбаў.

У свеце

1905 год — нарадзіўся Крысціян Дыёр, французскі дызайнер-мадэльер адзення, заснавальнік сусветна вядомага дома высокай моды (1947).

1911 год — прайшлі першыя аўтагонкі ў Монтэ-Карла. З іх вядуць сваю гісторыю адпаведныя сучасныя спаборніцтвы. Невыпадкова ўжо многія гады ралійны сезон пачынаецца з Монтэ-Карла. Ды і сам тэрмін «ралі», які азначае на англійскай мове «збор, сход», пайшоў з гэтых гонак. Тады аўтамабілісты з усіх канцоў Еўропы з'язджаліся ў княства, каб узяць удзел у спаборніцтвах, апекуном якіх быў князь Манака Альбер I.

1920 год — нарадзіўся Мікалай Мікалаевіч Трафімаў, расійскі акцёр тэатра і кіно, народны артыст СССР. Здымаўся ў фільмах «Вайна і мір», «Афрыканыч», «Блакада», «Брыльянтавая рука» і іншых.

1960 год — нарадзіўся Дзмітрый Вадзімавіч Харацьян, расійскі кінаакцёр, народны артыст Расійскай Федэрацыі (2008). Здымаўся ў фільмах «Паляванне на ліс», «Гардэмарыны, наперад!», «Табе, сапраўднаму...» і іншых.

УСМІХНЕМСЯ

Розніца паміж кушам і кукішам у тым, што першы атрымліваюць, другі — заслугоўваюць.

Аб надвор'і: такога бессэнсоўнага пералёту на поўдзень птушкі яшчэ не здзяйснялі.

— Я — яўрэйскі джын, у цябе ёсць два жаданні.

— Як жа так?! Заўсёды даюць тры!

— Добра, выканана. У цябе засталося два жаданні.

Памятаеце, як вы казалі: «Давай ужо пасля свят»? Дык вось, надышоў час расплаты.

Купіла шакаладны торт, ужо другі дзень выхоўваю волю...

Справы кульгаюць на абедзве нагі? Накастыляюць!


caricatura.ru

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс);
аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі — 287 18 81.

прыём рэкламы
тэл./факс: 287 17 79,
e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Передрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 89.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Нумар падпісаны ў 19.30 20 студзеня 2020 года.